



**РАБОТНИЦА  
І СЯЛЯНКА**

№ II ЛІСТАПАД 1965

# УІМЯ ЧАЛАВЕКА

У жыцці народа, як і ў жыцці кожнага чалавека, бываюць падзеі; якія маюць выключнае значэнне. Такой іменна падзей з'явіўся вераснёўскі Пленум Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Пленум заслухав і ўсебакова аблеркаў даклад члена Прэзідіума ЦК КПСС, Старшыні Савета Міністраў СССР таварыша А. М. Касыгіна аб паляпшэнні кіравання прамысловасцю, удасканаленні планавання і ўзмацненні эканамічнага стымулявання прамысловай вытворчасці. Принятае па гэтаму пытанню рашэнне з вялікім задавальненнем сустрэта ўсёй партыяй, усім савецкім народам.

Пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі наша краіна дабілася вялікіх поспехаў у развіцці эканомікі. Удумайцеся, таварышы, у адну толькі лічбу. За гады сямігодкі, якія хутка завяршаецца, у нас пабудавана і ўведзена ў дзеянне больш пяці з палавінай тысяч буйных прамысловых прадпрыемстваў. Якія яшчэ краіна ў свеце можа назваць такую лічбу?

Побач з гэтым велізарным будаўніцтвам увачавідкі паляпшаеца жыццё нашага народа. Толькі за апошнія гады ў нас скарочана працягласць рабочага дня, павялічана сярэдняя заробтная плата рабочых і службачных, ўведзена пенсія для калгаснікаў. За сем гадоў для рабочых і службачных пабудавана больш 550 мільёнаў квадратных метраў жылля. Гэта амаль столькі ж, колькі было пабудавана ў нашай краіне за ўсе гады Савецкай улады да апошніх сямігодкі.

Поспехі нашы перад усім светам дэманструюць сілу і магутнасць савецкага ладу. Яны ярка паказваюць працоўнымі капіталістычных краін, чаго можа дабіцца чалавек, калі ён

з'яўляецца гаспадаром свайго лесу. Нам ёсць чым ганарыцца, але партыя ўвесе час вучыць нас не задавальняцца дасягнутым.

Партыя ўсё больш і больш увагі ўдзяляе новаму ўздыму прадукцыйных сіл краіны, усё глыбей унікае ў сутнасці эканамічных адносін у нашым грамадстве, каб поўнасцю выканыстаць у інтэрэсах народа магчымасці сацыялістычнага ладу. Іменна гэтымі клопатамі аб народзе, аб кожным савецкім чалавеку і прасякнуты рашэнні вераснёўскага Пленума ЦК КПСС.

Пленум распрацаваў карэнныя меры па паляпшэнню кіраўніцтва прамысловасцю. У інтэрэсах далейшага паспяховага развіцця савецкай эканомікі кіраванне прамысловасцю арганізуецца па галіновому прынцыпу.

Вялікае значэнне ў паляпшэнні работы прамысловасці будзе мець прадугледжанае Пленумам усямернае развіццё гаспадарчай ініцыятывы прадпрыемстваў, шырокое выкарыстанне сістэмы эканамічнага стымулявання. Чым лепш будзе працаўца завод або фабрика, tym вышэй будуць заробкі рабочых і службачных. Кожнае прадпрыемства атрымае магчымасць за кошт прыбыткаў пабудаваць яслі, дзіцячыя сады, піянерскія лагеры, жыллё. Значна павялічыцца прэміальная фонды.

Меры, распрацаваныя вераснёўскім Пленумам ЦК КПСС па ўздыму прамысловасці і сакавіцкім Пленумам па ўздыму сельскай гаспадаркі, нібы да паўніяцца адна адну. Яны з'яўляюцца адзінай эканамічнай рэформай, накіраванай на паляпшэнне жыцця ўсяго савецкага народа. Вось чаму з такой шчырай радасцю іх сустрэлі як у горадзе, так і ў вёсцы.

— Гэта датычыць усіх нас. Гэта нашы думкі, нашы мары,— заяўляюць савецкія людзі.

Па-дзелавому аблеркаўваюцца рашэнні вераснёўскага Пленума і ў нашай рэспубліцы. Аднадушна ўхваліў іх XV Пленум Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Беларусі. Дзякуючы ленінскай нацыянальнай палітыцы Беларусь стала магутнай індустрыяльнай рэспублікай. На восем месяцаў раней тэрміну наша прамысловасць выканала сямігадовы план і выпусціла дадаткова больш чым на трох мільярдах рублёў прадукцыі. Меры, якія прымаюцца зараз па паляпшэнню кіраўніцтва прамысловасцю — стварэнне ў рэспубліцы саюзна-рэспубліканскіх міністэрстваў і ўпраўленняў, рэспубліканскіх міністэрстваў,— безумоўна, будуць садзейнічыцца далейшаму ўздыму нашай эканомікі.

Працаўца па-новаму — значыць даваць прадукцыю толькі выдатнай якасці, поўнасцю выкарыстоўваць дасягненні айчыннай і зарубежнай навукі і тэхнікі, павысіць адказнасць кожнага работніка за даручаную справу.

У нас ужо ёсць некаторыя вонкі работы па-новаму. Два гады мінула з моманту стварэння ў Мінску вытворчага аб'яднання «Прамень». У яго склад уваходзяць пяць абудковых прадпрыемстваў. З 1 ліпеня гэтага года галоўным у планаванні фірмы з'яўляецца рэалізацыя гатовай прадукцыі і прыбытак. Цяпер фірма працуе па заказах гандлёвой сеткі. Паводле водгукіў многіх пакупнікоў і работнікаў прылаўка, абудак аб'яднання «Прамень» стаў значна лепшы. Яго ахвотна купляюць. Гэта дало магчымасць за апошні час павялічыць звышпланавы прыбытак.

З вялікай радасцю ўвесе савецкі народ сустрэў пастанову Пленума ЦК КПСС аб скліканні 29 сакавіка 1966 года чарговага ХХIII з'езда Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Кожны з'езд ленінскай партыі мае вялікае гістарычнае значэнне.

Няма сумнення, што ХХIII з'езд з'яўіца новым важным этапам у нашым жыцці, этапам у барацьбе за пабудову камуністычнага грамадства.

Працоўныя нашай рэспублікі, разам з усёй краінай, сталі на ганаровую працоўную вахту ў гонар ХХIII з'езда КПСС. Трактаразаводцы ававязаліся датэрмінова выкананіць гадавы план і дадаткова на 3.300 тысяч рублёў прадукцыі звыш плана, станкабудаўнікі і аўтазаводцы выпусціць новыя маркі станкоў і машын.

У рэспубліцы ў нас шмат прадпрыемстваў, на якіх у асноўным працаўнікі жанчыны. Адным з іх з'яўляецца Віцебскі дывановы камбінат. Далёка за межамі Беларусі ён славіцца сваёй прадукцыяй. Дываншчыцы занялі дастойнае месца ў перадз'ездаўскім спаборніцтве. Іх дэвіз — выпускава прадукцыю толькі выдатнай якасці.

Сустрэць з'езд новымі працоўнымі поспехамі імкнуцца і працаўнікі вёскі. Зараз у калгасах і саўгасах рэспублікі пары заканчэння палявых работ, падрыхтоўкі да зімоўкі жывёлы. Ва ўсёй работе на пярэднім плане жанчыны. Старшыня калгаса «Светлы шлях» Маладзечанскага раёна дэпутат Вярохонага Савета СССР В. Калачык расказвае, што сёлетаў іх вырашанія багаты ўраджай бульбы — кожны гектар даў у сярэднім па 300 цэнтнераў клубняў. На ўборцы бульбы асабліва добра працевалі калгасніцы Соф'я Кохан, Надзея Вяль, Ніна Сарока, Вера Сабіла і многія іншыя.

На ўдарную вахту ў гонар наўходзячых з'ездаў Камуністычнай партыі Савецкага Саюза і Кампартыі Беларусі становіцца мільёны і мільёны працаўнікоў. Няхай жа не будзе ў нас людзей, якія стаяць у баку ад гэтай вялікай справы. Няхай кожная работніца, кожная калгасніца спытае ў сябе: — А што раблю я, каб з гонарам сустрэць гэтую знамянальную падзею?

Усе сілы на дастойную супстрэчу з'ездаў КПСС і КПБ! Усе сілы на выкананне гістарычных рашэнняў вераснёўскага Пленума Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза!

Якім абудкам парадуюць нас у новым, 1966 годзе? Гэты здынак зроблен фотакарэспандэнтам часопіса Ул. Вяхоткам у абудновым аўяднанні «Прамень».



## ПРАЦАВАЦЬ ЯШЧЭ ЛЕПШ

Вераснёўскі Пленум ЦК КПСС, прынятый ім рашэнні маюць выключнае значэнне ў жыцці савецкага народа, у ба-рацьбе за пабудову камунізма ў нашай краіне. Партыя ўсё больш увагі аддае эканамічным адносінам у нашым грамадстве, імкненцца да таго, каб правільна выкарыстоўваць эканамічныя законы сацыялізма і магчымасці сацыялістычнага ладу ў інтэрэсах народа.

Наша прадпрыемства зусім маладое. Гэта — новабудоўля, якая яшчэ поўнасцю не ўступіла ў строй дзеючых. Вырасла яна на паўночна-ўсходнім ускраіне горада Баранавічы, дзе яшчэ нядайна распасціраліся палі калгаса імя Мічурына. Нягледзячы на маладосць, наш баваўняны неўзабаве стане адным з буйнейшых не толькі ў краіне, але і ў Еўропе. Першая чарга прадпрыемства — прадзільная фабрыка № 1 на дзесяткі тысяч верацён — ужо дала добрую заяўку. Яна — у ліку перадавых.

Вось-вось дасць першую прадукцыю і другая чарга — прадзільная фабрыка № 2. На маладым прадпрыемстве працуе ў асноўным моладь. Касцяк, тэхнічная інтелігенцыя — выхаванцы тэкстыльных вышэйшых навучальных установ краіны з невялікім пакуль стажам работы. Сярод іх выпускніцы Іванаўскага і Маскоўскага тэкстыльных інстытутаў — Аляксандра Чыжова, Ніна Папова, Вера Юлава, Ольга Зелянцова, Ольга Лімонава, Антаніна Радыёнычава і многія іншыя. Усе мы расцем і мужнеем разам з камбінатам. Авалодаем нялёгкім умельствам кіраўніцтва і вучым працаўцаў моладь, учараших школьнікаў, якія ніколі яшчэ не працаўалі на вытворчасці.

Камбінат зараз выпускае каля дзесяці назваў прафесій і 4—5 назваў няканых матэрыялаў. Да гэтага часу спажыўцамі нашай прафесіі былі трыватажнікі Беларусі. Няканыя матэрыялы ідуць швейнікам, мэбельшчыкам, абутнікам і пінскому заводу штучных скур. Трэба сказаць, што большасць спажыўцоў на нашу прадукцыю не скардзіцца. Вось толькі пінчане справядліва наракаюць. Справа ў тым, што матэрыял на штучную скuru траба па тэхналогіі прашываць капронавай ніткай № 34. Але ў нашай рэспубліцы такія ніткі не вырабляюцца. Іх можна атрымаць толькі з заводаў штучнага валакна Расійскай Федэрациі або Украіны. Раней за гэтым трэба было звязтацца ў другі эканамічны раён, у «чужы» саўнаргас, і, калі прафесія казаць, давіца становічага выніку было цяжка. Зараз пры арганізацыі галіновых міністэрстваў і гэтае і многія іншыя пытанні будуть, безумоўна, вырашацца лягчэй. Усе прадпрыемствы тэкстыльнай прымесловасці аб'яднае адно міністэрства.

Пашырацца і нашы гандлёвыя сувязі. Дагэтуль за межы рэспублікі мы пасыпалі толькі тэхнічную сурвэтку. Са стварэннем міністэрстваў мы, напэўна, будзем пастаўшчыкамі разнастайнай прадукцыі іншым рэспублікам.

У сувязі з гэтым, нам, калектыву вытворчай лабараторыі, трэба наладзіць яшчэ больш жорсткі контроль за якасцю паўфабрыкатаў і гатовай прадукцыі, за ўсім тэхналагічным працэсам. Актывізуецца наша роля — прадухіляць выпуск недабраякасной прадукцыі.

Больш актыўна ў новых умовах будзе працаўцаў і наш на-вукова-даследчы інстытут на грамадскіх пачатках. Нам неабходна вызначыць на прадзільной вытворчасці № 2 аптымальныя заправачныя параметры, разводкі, выцяжкі, скарасныя рэжымы, круткі і г. д. Гэта значыць прарабіць ўсё тое, чаго мы ўжо дабіліся на першай прадзільной фабрыцы.

Праletары ўсіх краін, яднайцеся!

**РАБОТНІЦА № 11  
І СЯЛЯНКА**

ЛІСТАПАД  
1965

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ СОРЫК ПЕРШЫ



Фота К. Мікалаева.

На здымку: работніцы Баранавіцкага баваўнянага камбіната Е. Сватноўская, І. Шэмэр, В. Чэчка, Ю. Русак. Іх ведаюць не толькі як добрых работніц, але і як актыўных удзельніц грамадскага жыцця камбіната.

Працы непачаты край. Але нашаму маладому і дружнаму калектыву ўсё гэта пад сілу. Даб'емся, каб прадукцыя маркі Баранавіцкага Баваўнянага не страціла сваёй годнасці, каб нашы спажыўцы не шукалі сабе новых пастаўшчыкоў.

**З. КАПКОВА,**  
загадчыца лабараторыі Баранавіцкага  
баваўнянага камбіната.

## ПРЫГОЖА АПРАНУЦЬ ЛЮДЗЕЙ

З даклада таварыша А. М. Касыгіна на Пленуме ЦК КПСС мы зразумелі, што ў цяперашніх умовах важна своечасова ўлічваць гаспадарчую абстаноўку, якая мяніеца, умела ўзвізваць вытворчасць з попытам насељніцтва, з яго патрэбамі, якія штодня растуць.

Для прадпрыемстваў, якія выпускаюць тавары народнага ўжытку, густ і запатрабаванні насељніцтва з'яўляюцца мярылам дзейнасці. Бо калі рэчы будуть беззаганнай якасці, модныя, разнастайныя, прыгожыя, яны не залежацца на складах, іх не давядзецца ўцэніваць як нехадавыя. Тады і прадпрыемства атрымае прыбытак.

І саме галоўнае, каб барацьба за якасць, за разнастайны асартымент была няспыннай, каб на прадпрыемствах не знікала атмасфера творчасці, вынаходлівасці, выдумкі, каб кожны член калектыву нёс і маржальную і матэрыяльную адказнасць за гонар фабрычнай маркі.

Марка віцебскай швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» карыстаецца папулярнасцю не толькі ў рэспубліцы, але і за межамі. Наш калектыв зразумеў паставленыя перад ім задачы — забяспечыць прыгожым, модным, элегантным, простым і зручным адзеннем савецкага чалавека.

Многае робіцца на фабрыцы па ўдасканаленню тэхналогіі пашыву, укараненню новай тэхнікі. Але бывае і так: з фабрыкі выходзіць высакаякасная прадукцыя, а да пакупніка яна трапляе ўжо гатункамі ніжэй. Чаму? А вось чому: на складах ганд-



лёвых арганізацый рэчы захоўваюцца дрэнна, навалам, ад гэтага яны трацяць таварны выгляд, форму, нават прасаванне не дапамагае. Значыць, і гандлёвым арганізацыям трэба перабудаваць сваю работу ў новых умовах. У нас жа з імі адны задачы, адны інтарэсы і імкненні: прыгожа апрануць савецкіх людзей, хутчэй рэалізуваць прадукцыю, працаваць рэнтабельна.

М. ЖУКАВА,  
нам. галоўнага інжынера віцебскай швей-  
ной фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі».

## КАБ НЕ БЫЛО ЛЕТУНОЙ

У рашэннях вераснёўскага Пленума ЦК КПСС запісана, што чым лепш, больш ініцыятыўна мы будзем гаспадарыць, тым больш прыбытку атрымаем. Гэтага ні дырэктар, ні інжынерна-тэхнічныя работнікі без дапамогі ўсяго калектыву рабочых да-біца не ў стане. Таму разам з маральным стымулам узіміаецца значэнне матэрыяльнага. Прадпрыемства атрымлівае специяльныя сродкі з прыбытку для заахвочвання работнікаў за індывідуальныя дасягненні і высокія агульныя вынікі работы прадпрыемства. Нам будуць выплачваць не толькі прэміі за высокія паказыкі работы на працягу года, але і выдаваць аднаразовыя ўзнагароды ў канцы года. Пры гэтым будзе ўлічвацца працягласць няспыннага стажу работы на прадпрыемстве.

Вось на гэтым мне хочацца спыніцца. Цякучасць кадраў — гэта біч вытворчасці. У нашым механічным цэху № 2 Мінскага трактарнага ў гэтым годзе зволілася 80 чалавек. Прайшлося набіраць новых. Пакуль яны навучацца, асвояцца — поўнай аддачы, вядома, не чакай. Хіба можна парабаўніцца наўчікі з та-кімі ветэрнамі, як Наталля Фёдаравна Іванкова, якая амаль два дзесяцігоддзі працуе ў тым жа цэху, на тым жа ўчастку і прайшла шлях ад вучаніцы да ўніверсала-шліфавальщицы. Або Тамара Іванаўна Кепецева, Томачка, як яе раней звалі. На ўніверсальнай шліфоўцы службы прыстасаванняў гэта незаменны чалавек, майстар сваёй справы, віртуоз.

Пятнаццаць гадоў працуя я разам з Зінаідай Аляксандраўнай Максімавай — тэхнолагам абсталявання службы механіка нашага цэха. Гэта вельмі ціхая, скромная, як быццам непрыметная жанчына дасканала ведае абсталяванне цэха, яго «хваробы», «капрызы». З ёй лічацца, да яе парад прыслухоўваюцца, яе паважаюць.

Добра, калі чалавек дасканала ведае сваю справу, карысць ён прыносіць неацэнную. Нас вельмі радуе, што прэстыж ветэранаў завода падтрымліваецца рашэннямі партыі і ўрада. Усе будуць ведаць, што паколькі вялікі бесперапынны стаж работы на адным прадпрыемстве — значыць, і ўклад у стварэнне нацыянальнага прыбытку ўнёс немалы, значыць, і прэмія па заслугах.

Аналіз прычын цякучасці кадраў паказаў, што часцей за ўсё гэта — недахоп жылля, дзіцячых устаноў. І таму мы вітаем клопаты партыі аб тым, каб пашырыць фонд прадпрыемства і вылучыць сродкі на будаўніцтва жылля, дзіцячых садоў, піянерскіх лагераў. Нас, жанчынамі, гэта асабліва цешыць.

Будзем працеваць яшчэ лепш, выхоўваць моладзь так, каб яна любіла свой завод, свой цэх, ганарылася імі.

П. УРБАН,  
наміроўшчыца механічнага  
цэха № 2  
Мінскага трактарнага завода.

У вылічальным цэнтры Акадэміі навук БССР. Галоўны інжынер-праграміст Маргарыта Краснасельская рашае задачу аўтаматычнага практавання металарэзных станкоў.

Фота К. Мікалаея.



АМАЛЬ усё яе жыццё, яшчэ не такое доўгае, каб сумаваць ужо аб мінулым, і не такое кароткае, каб нельга было сказаць пра сябе: «Я яшчэ нічога не паспела зрабіць», прайшло тут, на гэтых ціхіх ускраінных вуліцах, што зусім яшчэ нядаўна сустракалі новага чалавека соннай цішынёй прыватных дамоў і пятачкамі садоў і агародчыкаў.

У адным з такіх дамоў з гэткім самым пятачком-садам нарадзілася і вырасла ў сям'і пажарніка дзяўчынка, якой бацькі далі рамантычнае імя Земфіра. Тут прайшло яе дзяцінства і юнацтва, прайшло непрыметна, таксама, бадай што, без асаблівых падзеяў і яркіх уражанняў. Пакуль аднойчы ціхую, сапраўды патрыярхальную ўскраіну не абудзіла навіна: побач будзе пабудаваны вялікі камбінат.

Яго не было яшчэ, ён жыў яшчэ толькі ў праектах і чарцяжах, а лёс дзяўчынкі з вуліцы Маякоўскага быў ужо моцна-намоцна звязаны з ім, з Мінскім камвольным. Звязаны, можна сказаць без перабольшання, на ўсё жыццё. І сёння, калі вы пройдзецце доўгім калідорам камвольнага, мінече адзін цэх, другі, трэці і ў грэбенечасальным вас падвядуць да зусім яшчэ маладой жанчыны і прадставяць: «Ветэран камбіната, Земфіра Атрашонак», — не вельмі здзіўляйцеся. Так, у яе біяграфіі не было незвычайных падзеяў, але ў яе біяграфію з самага ранняга юнацтва ўвайшоў камбінат. З шаснаццаці гадоў, з таго дня, як школьніца Земфіра вырашила пайсці «на самастойны хлеб», каб хоць чым-небудзь дапамагчы сваім бацькам. Яна была самай старэйшай з чатырох дачок у сям'і. А яшчэ... праз дзяцінства яе прайшла вайна, прайшлі суроўыя ваенныя, а потым нялёгкія пасляваенныя гады.

Дзеці ваенных і пасляваенных гадоў... Пра іх напісана і расказаныя нямала, але, бадай, яшчэ няскора будзе вычарпана да канца гэтая тэма... Дзеці, якія

не ведалі цацак, якім не хапала хлеба і малака, у якіх былі зусім іншыя гульні, іншыя твары, іншыя характеристы, чым у дзяцей сённяшніх. Дзеці, якія ўпершыню знаёмліся з бацькамі, калі тыя вярталіся з франтоў і партызанскіх атрадаў, дзеці, якія так ніколі і не пазнаёміліся са сваімі бацькамі...

У іх былі свае ўражанні, якія можна парабаўніцца з дотыкам распаленага жалеза.

Было гэта ў дні фашистскай акупацыі. Бацька Земфіры знаходзіўся на фронце, і хворая маці адна павінна была ў гады акупацыі не даць памерці з голаду двум малым і старой бабулі. І вось аднойчы яна паслала маленькую Земфіру ў нямецкую салдацкую казарму. Загадала ёй памяняць пяток сабраных яек на хлеб.

«...Я ўпіралася, вельмі ўжо баялася ісці, але маці прымусіла.

— Ідзі, дачушка, ты малая, цябе не будуць ча-паць. Ужо каторы дзень без хлеба...

Паклада я тыя праклятыя яйкі ў сваю кішэню і пераступіла парог казармы. Стаю, пераступаю з нагі на нагу, бясконца паўтараючы:

— Яйкі-бруд, яйкі-бруд.

А салдаты смяяліся. Вымаўленне іх маё забаўляла ці ўвесь мой выгляд — не ведаю, але смяяліся яны ўсё гучней і гучней, і, нарэшце, па казарме пракаціўся зусім ужо дзікі рогат. А я ўсё стаяла, адной рукой размазвала слёзы па твары, другой моцна сціскала ў кішэні яйкі. І ўсё паўтарала:

— Яйкі-бруд, яйкі-бруд.

Дадому прынесла ў кішэні яешню. Ніколі не забуду, як дасталося мне ў

Расла  
на

той дзень ад маці. Цяпер я магу зразумець яе — ні яек, ні хлеба не прынесла ў хату няўмелая дабытчыца. А тады так было крыйдна, што дасюль не магу ўспомніць без хвалявання».

Дзеці ваенных і пасляваенных гадоў... Колькі разоў, пазіраючы на вас, думалі дарослыя людзі: толькі б ваша жыццё калі-небудзь стала шчаслівым, толькі б знік з ваших твараў задуменны ценъ, знікла гэтая ранняя сур'ёзнасць, і пакаленне ваша можна было б назваць таксама пакаленнем людзей шчаслівых.

Ці шчаслівая ты, адна з того пакалення, Земфіра Атрашонак? Вось аб чым думала я, углядаючыся ў твар маладой жанчыны, размаўляючы з ёй, назіраючы за ёю і ў хатнай і ў рабочай абстаноўцы.

Рознай мерай выміраюць людзі сваё шчасце. Адзін правядзе вас па багата абстаўленых пакоях, і твар яго так і будзе зіхацець, як паліраваная мэблія, ад сытасці і самаздавленасці. Другі моўчкі пакладзе перад вамі на стол свае граматы і ўзнагароды і без гучных слоў раскажа пра суроўы і складаны жыццёвы шлях, які напоўніў ўсё яго існаванне тым своеасаблівым шчасцем, якому няма цаны і меры. У Земфіры Атрашонак няма ні першага, ні другога: ні паліраванай мэблі, ні шматлікіх узнагарод. Але ёсьць у яе тое, чаго таксама не змераць абыдзеннай меркай.

Камбінат толькі-толькі становіўся на ногі, і ў ліку першых, кваліфікованых ужо рабочых прыйшла сюды 17-гадовая Земфіра. Так, не здзіўляйцеся, кваліфікованых: група мінскіх дзяўчат дагэтуль цэлы год навучалася будучым пра-

фесіям ткачых, грэбенечасальшчыц, стужачніц, прадзільшчыц у Маскве на Мойскім камвольным.

— Мне вельмі хацела ся быць ткачыхай, і я спачатку нават крыху засмуцілася, калі даведалася, што буду вучыцца працаўца на грэбенечасальнім...

— Ну, а потым, а цяпер? Прывыкла?

— Не тое слова — «прывыкла»...

Пакаленне нашых маладых сучаснікаў не любіць гучных слоў. Не пачула я іх і ад Земфіры Атрашонак. Яна не выхвалялася сваёй прафесіяй, не пераконвала, што любіць яе больш за ўсё на свете. Ды і ці патрэбны яны тут, сапраўды, гучныя словаў? Ці не лепш праста на некалькіх хвілін адысці ўбок і паглядзець на чалавека ў час яго працы, паглядзець на яго твар і на яго станкі, убачыць усю гэтую вясёлкавую гаму будучай тканіны, што віткамі-стужкамі паўзе і паўзе па станку. Спадаюць стужкі ўніз, як патокі маленікіх рознакаляровых вадаспадаў, сініх, блакітных, белых. Спадаюць хвалі лаўсану і шэрсці, штапелю і трыко, і даволі крышку фантазіі, каб убачыць у гэтых хвалях будучыя сукенкі і спадніцы, касцюмы і школьныя формы... Убачыць людзей, не калькі тысяч чалавек, якім толькі за адзін дзень можа даць радасць абноўкі камплект памочніка майстра Земфіры Атрашонак... А вакол станкоў спакойна і нетаропка паходжваюць дзяўчата, мяніюць бабіны, адносяць ўбок гатовую працу. І гэтак жа спакойна і нетаропка паходжвае каля станкоў самы адказны тут чалавек, памочнік майстра. Яна, Земфіра.

І ў рабочай яе біяграфіі, бадай што, таксама няма

нічога незвычайнага. Проста чалавек добра працуе. Проста чалавек стараецца як мага лепш выканаць план, асвоіць станкі, сочыць, каб не было браку. І план сапраўды выконваецца. І браку амаль што няма. Вось і ўсё... Так скажуць аб ёй таварыши па працы, так аднагалосна скажа ўсё цэхавае начальства. І толькі аднойчы вы пачуеце нешта крыху больше, пачуеце шчырае захапленне, калі пачнуць вам расказваць, як паставілі Земфіру Атрашонак на гэту пасаду, на пасаду памочніка майстра. Было гэта гады трох назад. Загадалі: будзеш працаўца на камплекце шаснаццаці станкоў. Ад аднаго станка, на якім працевала раней, — да шаснаццаці... А на перападрыхтоўку далі ўсяго толькі... чатыры дні. І зноў без гучных слоў, але з затоенай гордасцю раскажа яна сама пра гэтыя дні.

— Было цяжка. Але справілася.

Справілася... І толькі паступова слова за словам зможаце выцягнуць вы з яе, што ў тая ж дні яшчэ многа з чым «спраўлялася» Земфіра. Спраўлялася гадаваць маленікую Марынку, спраўлялася быць сакратаром камсамольскай арганізацыі цэха, а вечарамі наведваць школу рабочай моладзі. Спраўлялася ўпотай ад мужа бегаць на рэпетыцыі камбінатайскага хору. І яшчэ... спраўлялася пры ўсім гэтым заставацца прыгожай маладой жанчынай, з густам апранацца і рабіць модныя прычоскі. І ўсё гэта неяк ціха, стрымана, без мітусні, без усялякага вонкавага праяўлення кіпучай энергіі.

...І сёння ўсё па тых жа ціхіх ускраінных вуліцах, на якіх прайшло дзяцінства і да якіх цяпер ушчыльную падступілі гмахі камбінату, яго Палац культуры і жылы пасёлак, ходзіць Земфіра Атрашонак на работу. Ходзіць на свой камвольны. Жыве пакуль што, ў такім самым дамку, у якім нарадзілася, толькі не з бацькамі, а на прыватнай кватэры, займае з мужам і дачкой маленікі, не надта ўтульны па-



Ольга Марціновіч — кантралёр АТК Мінскага камвольнага камбінату. Яна працуе пад дэвізам: прапуснаць ткаціну толькі высокай якасці!

Фота І. Змітровіча.

койчык. Яна магла б ужо даўно патрабаваць, каб ёй, як ветэрну камбінату, як актывістцы цэха, урэшце, як адной з лепшых работніц, ударніцы камуністычнай працы, паскорылі атрыманне жылой плошчы. Але калі на пасяджэннях цэхкома ідзе размеркаванне кватэр і хто-небудзь з жанчын пачынае асабліва настойліва патрабаваць кватэру, Земфіра маўчыць, адводзіць вочы ўбок. Ей неяк няўмка прасіць за сябе, ёй здаецца, што той, другі чалавек, мае больш пільнью патрэбу... Пэўна і ў гэтым — адна з своеасаблівых рыс яе харахтеру, бо здаецца ёй, што не так яшчэ многа зрабіла яна ў жыцці, каб патрабаваць што-небудзь для сябе.

Вось і вер пасля гэтага тым, хто гаворыць, што нашы маладыя сучаснікі прыйшлі ў жыццё на ўсё гатавае, што не ведаюць яны шчасця цяжкіх дарог...

А. УЛАДЗІМІРАВА

# ■ ФЗЯЎЧЫНКА ■ УСКРАІНЕ ■



Дзеци ёсьць дзеци і перш за усё ім патрэбны цеплыня і ласка. Выхавацельница Варвара Цімафеевна Краўцова — адна з тых, хто добра разумее гэта.  
Фота Ул. Вяжоткі.

Алена ВАСІЛЕВІЧ

## Что есть велико и прекрасно..

4

На гэты раз намер быў паехаць, паглядзець і расказаць не пра самую лепшую і вядомую (тую, дзе карэспандэнты паабівалі парогі), а пра самую звычайную, пра «сярэднюю» — такую, якіх большасць — школу. Школу-інтэрнат.

Выбраўшы Валожын.

...З першага погляду і сапрауды ўсё здалося вельмі сярэднім. На калідорах класаў і ў спальнях не ляжала дывановых дарожак (як у «лепшых»!), што прыглушаюць не толькі крокі, але і дзяцічы звонкі смех. З выпадку рамонту аднаго корпуса (спальнага) некаторыя спальні, прыкметна «перагружаныя», адразу здаліся цеснымі — ложак пры ложку, ложак пры ложку — і хутчэй казённымі, чым утульнымі. Установай, а не абжытым, сваім домам, выглядалі і пакоі адпачынку — з абавязковымі круглымі сталамі пасярэдзіне, з некалькімі «казённымі» крэсламі, з тумбачкамі, якім хутчэй месца ў бальніцы, чым у пакоі, дзе адпачываюць і веселяцца дзеци (дакладней, дзе яны павінны збірацца адпачываць і веселяцца пасля школы, пасля падрыхтоўкі ўроکаў, пасля работы).

З гэтага выпадку выплывала сумная думка. Божа, колькі пішам мы ў газетах і часопісах артыкулаў, колькі дыскусій наладжаем па пытаннях эстэтычнага выхавання дзяцей... А дзе ж, адкуль яго пачынаць, гэта выхаванне, калі не са школ-інтэрнатаў, дзе, можна смела скказаць, умовы для гэтага ідэальныя: тут табе і сям'я, тут табе і школа... (Бо як яшчэ скказаць пра 415 чалавек дзяцей і 37 выхавацеляў і настаўнікаў пад адной страхой?) І, думаецца, зусім нескладана было б тым жа мастакам і архітэктарам, якія не шкадуюць столькі вынаходніцтваў на «рэвалюцыйных пераваротах» ў абсталяванні інтэр'ераў нашых кафэ, рэстаранаў, гасцініц — зусім няшкодна было б успомніць ім і пра тыя установы, дзе гадуюцца, вучыцца і выховаюцца дзеци. Гэта зусім не апошні элемент у эстэтычнам выхаванні, і яго ні ў якім разе не варта скідаць з шаляй вагі.

Такое, паўтараю, было першае ўражанне. Адчуваю, што, расказываючы пра яго, я выклікаю тыя ж самыя пачуцці і ў чытача: «Ну, вось вам і школы-інтэрнаты!.. А то ўсё хвяляцца імі: усё там вельмі добра, усё вельмі хороша...» А некаторыя з тых мамаў, якіх ні запрошэннямі, ні папрокамі па году не зацягнеш паглядзець, як живе і вучыцца ў школе яе сын ці дачка (ёсьць і такія! — не сумнявайцесь — і ёсьць амаль у кожнай школе-інтэрнаце), абавязкова ўсклікнүць: «А што я казала!..»

Таварышы, не спяшайцесь з вывадамі. Быў яшчэ самы пачатак навучальнаага года. Была бульба, былі буракі, бручка (калгасныя — іх трэба было памагчы калгаснікам выкапаць). І старэйшыя неяк вельмі мудра размяркоўвалі свой час. Адных з паўметровымі нажамі (на бручку — яе інакш не выкапаеш) можна было стрэць на цэнтральнай гарадской вуліцы — ішлі на работу або з работы. Другія праводзілі ў гэты час доследы ў лабараторыях па хіміі і фізіцы, вучылі дзеясловы ўсіх трыванняў, спрачаліся пра старую Ізегіль...

А на перапынках на калідорах рабілася тое стоўпатварэнне, абыякавым да якога можна было б застацца хіба толькі будучы драўляным... І мне раптам

захацелася самой акунуцца ў гэты тлум і стоўпатварэнне! Захацелася паштурхнца разам з самымі малымі па калідорах, палётаць навыперацкі з імі па дверы, патрымаць і пацерціся шчакой аб руку сваёй самай, самай лепшай настуйніцы!

Захацелася паважна, абыякавы з сябрукамі, шпацыраваць па калідоры, кідаючы ўесь час адным толькі нам зразумелыя смяшлівія позіркі ў бок аднага нейкага чалавека...

Захацелася, нарэшце, навучыцца прыгожа пісаць «палачкі», навучыцца імгненна рашаць вусныя задачкі да сотні... Захацелася зноў (як некалі даўно!) спрачацца на ўроку па творчасці Горкага пра шчасце і паўтараць з гордасцю і за сябе, і за сваіх сяброў, і за тых, хто вучыць цябе розуму: «Чалавек — гэта гучыць горда!..»

Да таго ж, падштурхоўваў яшчэ і Ламаносаў.

«Везде исследуйте всечасно,  
Что есть велико и прекрасно,  
Чего еще не видел свет...» —

павучаў ён вершамі са сцяны.

І я махнула рукой (і цяпер ніколькі не шкадую) і на дывановыя дарожкі, і на круглыя сталы з таннымі сурвэткамі, і на адсутнасць той амаль царкоўнай урачыстасці, якая пануе часам у «лепшых».

Зрэшты і сам Міхайла Васілевіч, як вядома, выходзіў некалі ў жыццё таксама зусім не па дывановай дарожцы.

\*\*

Што ж яно сапрауды «есть велико и прекрасно» ў нашым жыцці?

Пра гэта задумваешся і ацэньваеш глыбіню яго толькі, калі пройдзе ўжо нейкі пэўны тэрмін, калі паміж тым, што запала табе ў душу і асабліва ўразіла яе, і тваім настроем асэнсаваць яго,

— А я разумею шчасце так,—  
у размову ўключаеца камсорт  
школы Вера Азарэвіч.



праляжа нейкая адлегласць у часе. Лічу, што ў Валожыне мне пашанцевала. Пашанцевала стрэцца з цудоўнымі людзьмі, чые маладосць і творчы запал здаліся мне гаючай крыніцай. Прыйшлі да гэтай крыніцы сасмяглымі губамі — і адразу адчуеш, як уліваецца сіла і баджёрасць і ў тваё сэрца, прытомленае ўжо немалой дарогай...

Мне ўпершыню давялося стрэцца з такім маладым і творчым педагогічным калектывам, як у Валожыне. Большасць выхавацеляў і вікладчыкаў — зусім нядайнія выпускнікі ўніверсітэтаў і педагогічнага інстытутаў.

І гэтай маладосці свайго калектыву дала, мне здаецца, вельмі трапную харктарыстыку завуч Любую Фёдараву Тарханава:

— У нас у настаўніцкай не пачуеце гаворкі пра тое, што цялушка зламала нагу ці свіння не ўзяла есці...

А ёсць жа настаўніцкія, і нярэдка, дзе такую гутарку пачуеш. Пачуеш, хоць ужо і зарплата настаўнікам павялічана, хоць ужо і няма такай пільнай патрэбы і неабходнасці ў настаўнікаў аддаваць запал сваіх духоўных сіл і творчага натхнення лішній капе сена...

Гэта між іншым. Хоць і не зусім... Ва ўдзельнай вазе клопатаў настаўніка пра «великое и прекрасное», ой, як шкодзяць гэтыя часам зусім непатрэбныя, копы сена...

У настаўніцкай Валожынскай школы-інтэрната лунаў зусім іншы клопат.

Тонка іранічны і насмешлівы Уладзімір Іосіфавіч Мархель (пазэт не толькі ў душы, а і на справе) папракаў нас, што не можа знайсці ў «нашым Мінску» (хоць сам ён — два гады ўсяго назад студэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — гэты Мінск ведае лепш за нас...) Сент-Экзюперы, які яму патрэбен

А налі адскрыпіць пер'і, ад-  
шалясціць падручнікі, — у  
спартыўнай зале пачынаецца  
змаганне за моцнае здароўе,  
спрыт і прыгажосць.



пазарэз: прачытаць сваім выхаванцам-пяцікласнікам казку «Маленькі прынц»...

— Божа мой, мне здаецца, што я ад сваіх ніколі не дачакаюся ні мовы, ні ведаў такіх, якія хочацца, каб быўлі ў іх!.. — адчай Ірыны Іванаўны Бубен (аднагодкі Уладзіміра Іосіфавіча па выпуску) непадробны.

«Свае» — гэта восьмы клас, дзе Ірына Іванаўна працуе і выхавацелем і вядзе рускую мову і літаратуру. І дзе, трэба сказаць праўду, мае нямала клопату і турбот... Самой ёй, здаецца, на раду было напісаны: «Табе вучыцы!..» — гэта нічым не абдзяліў яе педагогічны лёс. Прыгожая, абавязальная, з зайдзросным уменнем трymаца і трymаць у руках клас, з мовай эмакціянальной і бліскучай, яна захапляе яшчэ і методыкай выкладання прадмета (як сумна і казённа пішу я пра тое, што самую мяне захапляла і ўзнімала, як на крыллях!..) Я сядзела ў яе на ўроку і думала пра яе вучняў: «Пашанцевала вам, браткі!.. І нічога, што і самі вы яшчэ ня складны, і мова ў вас бедная і крывабокая, што і думкі ваши ніяк яшчэ вам не падпарадкоўваюцца... Нічога. Да дзесятага класа Ірына Іванаўна вас так «падглюблюе», што самі сябе не пазнаеце»...

...Як не пазналі б адзінаццацікласнікі, калі б можна было паказаць ім саміх сябе з якога-небудзь восьмага класа.

Адзінаццаты клас — гэта ўжо дарослыя людзі, дарослыя юнакі і дзяўчыны. Яны ўжо здольны не толькі самастойна разважаць і выказваць уласныя думкі — на іх пытанні не заўсёды адразу знойдзе адказ і настаўнік. А адказ павінен быць вычарпалы. Пасправай сказаць ім няшчырасць, пакрывіць душой ці адступіць хоць на крок перад тым, чаму вучыш і настаўляешь іх...

У той дзень у адзінаццатым класе па тэмі «Стара Ізегріль» Горкага выкладчыца літаратуры Валянціна Афанасьеўна — чалавек глубокіх ведаў і культуры, энтузіяст і шукальнік новага ў сваёй работе — паставіла пытанне:

— Як разумееце паняцце шчасця сёння вы — нашы маладыя людзі шасцідзесятых гадоў?

Шчасце... Кожны ўяўляе яго і разумее па-свойму. Кожнаму яно бачыцца інакшым. Аднак ёсць і нейкі агульныя крытэрыі людскага шчасця. Іх выказала тады на ўроці літаратуры Рыта.

— Я лічу, што ўсе мы, у тым ліку і я сама, вельмі і вельмі шчаслівія. Падумайце толькі, у які час мы живем! У якой школе живем і вучымся... і апрача ўсяго, мы будзем жыць пры камунізме!

Мне спадабалася і думка пра шчасце ў Алы:

— Я мару паступіць у медінстытут. Мне гэта патрэбна, як жыццё. Пасля медінстытута я хачу вярнуцца ў свой родны Валожын, каб тут працаўаць і прыносіць людзям шчасце...

У маім блакноте захаваўся запіс з таго ўрока: «Што б там ні казалі, а няма вышэйшага прызначэння ў жыцці, чым быць настаўнікам!..» Магчыма, думку гэту можна аспрэчваць. Для мяне ж асабіста яна бяспрэчная...

...Я хадзіла ў слясарную майстэрню і бачыла, як нахнёна выпілоўвалі падвескі да стэндаў шасцікласнікі. То была работа, патрэбная і мэтанакіраваная. І ў



І. здаецца, зніклі сцены класа... А гэта ж пачаўся звычайны ўрон.

сувязі з гэтым я ўспомніла другую школу, у Мінску, дзе хлапчукі ўсю зіму стругалі нейкія непатрэбныя палкі...

На ўроці таксама вытворчага навучання ў дзяўчынан (урок гэты бліскучай вяла былая выхаванка дзіцячага дома Аляксандра Афанасьеўна Шацевіч) я шчыра пазайздросціла дзевяцікласнікам: з якім прафесійным навыкам давалі яны тлумачэнні да чарцяжоў, зробленых на дошцы, а потым на перапынку як умела «абмервалі» яны маленькіх, якіх яны самі ж і абшываюць. У школе выдатная традыцыя: кожная выпускніца павінна сама пашыць сабе бальнае плацце на выпускны вечар...

Зусім крануў мяне трэці клас. Як за-  
клапочана схіляліся над сшыткамі па за-  
дачах светлыя галоўкі. Як дружна цягну-  
ліся ўгару рукі. Якая радасць пазнання  
і адкрыцця свяцілася ў чыстых дапыт-  
лівых вочках... А потым, на перапынку,  
як абліяпілі яны сваю Зінаіду Фёдараву,  
як шчабяталі ёй слова непадробнай  
ласкавасці і пяшчоты... і яна, як родная  
маці, адказвала ім тым жа. Дзеци ёсць  
дзеци. Ім перш за ўсё патрэбны ласка  
і цяпло. Дзяржава наша клапатлівая  
і добрая. І бясконцы клопат яе пра  
дзяцей. Асабліва пра тых, каму сапраў-  
ды не стаць на ногі без яе помачы.

Скончыць сваю гаворку хачу я слова-  
мі захаплення і глубокай павагі да на-  
стаўнікаў і выхавацеляў Валожынскай  
школы-інтэрната, і якіх назвала і якіх  
назваць не здолела. Удзячнае знаёмства  
з імі адгарнула для мяне яшчэ адну  
старонку таго ў жыцці, «что есть велико  
и прекрасно».

Таленты і прыхільнікі. На ад-  
сутнасць і тых і других  
школьная самадзейнасць па-  
скардзіцца не можа.



**M**ы павольна спускаемся да рэчкі і ступаем на новы мост. Проста пад намі, на беразе, маленькі чалавечак ловіць рыбу. Ён без стомы закідвае ў рэчку невад і цягне яго да крутога схілу, потым закідвае зноў. І кожны раз пры гэтym вадзяныя струмені ўзлятаюць уверх і падаюць, рассыпаючыся на драбнюткія кропелькі, а ад невада па вадзе разыходзяцца кругі.

Ля берагу паміж двумя камянімі я заўважаю букет кветак. Я спадзяюся, што Сэм-сан не заўважыць букета, і спрабую адвесці яго адгэтуль.

— Зірніце,— кажа ён,— букет кветак, зусім такі, які я ба-чыў дніамі. Проста неверагодна, можна падумаць, што хтось-ци знарок паклаў яго сюды.

Мама, дарагая моя, давядзеца мне растлумачыць яму ўсё. Я ўздрыгаю пры адной думцы, што трэба вымавіць тваё бяс-конца дарагое імя перад чужаземцам, ты гэта ведаш, але Сэм-сан стай цяпер адным з нашых. Ён мае права ведаць. І праз яго іншыя людзі даведаюцца пра тое, што адбылося тут. Мамачка, мілая, даруй, калі я раскажу гэтому амерыканцу пра тваё апошнія гадзіны і пра тое, што ты вынесла тады на рэчцы. Даруй мне, мама.

— Вы не памыліліся, Сэм-сан. Гэты букет паклада сюды Ахацу,— ціха кажу я Сэм-сану, які, не адрываючы вачэй, гля-дзіць праз парапет моста.

— Ахацу? — здзіўлена пытаета ён.

— Так,— адказваю я,— кожную раніцу, калі яна ідзе на ра-боту, яна прыносіць сюды свежы букет.

І я пачынаю расказваць Сэм-сану тое, пра што немагчыма было б сказаць яму яшчэ некалькі дзён назад. За ўсе міну-лы гады я ні разу ні з кім не гаварыла пра гэта. І вось цяпер я тлумачу Сэм-сану, што іменна тут наша маці, якая ператва-



## КВЕТКІ ХІРАСІМЫ

Эдзіта Морыс, шведка па находжанню, разам са сваім мужам амерыканскім пісьменнікам Айрам Морысам пабывала ў многіх краінах. У Хірасіме (Японія) яны стварылі дом адпачынку і спецыяльны цэнтр па арганізацыі вольнага часу людзей, якія ўзялі пасля атамнай бамбардзіроўкі. Апрача таго, яны прымаюць актыўны ўдзел у барацьбе супраць пагрозы атамнай вайны.

Хірасіма. Сям'я ўзялайшых ад атамнай бомбы: Юка, яе муж Фумія, іх дзве дзя-цей і юная Ахацу, сястра Юкі. Каб як-небудзь павялічыць прыбыткі сям'і, Юка здае пакой маладому амерыканцу Сэму, з якім сям'я паступова наладжвае сяброўскія ад-носіны. Нечакана Фумія захворвае на цяжкую форму прамянёвой хваробы і трапляе ў бальніцу. Сэм, наколькі гэта ў яго сілах, падтрымлівае Юку і яе дваіх маленьких дзя-цей, што не разумеюць яшчэ, якая бяды іх напаткала. Аднойчы, прыйшоўшы да Фумія ў бальніцу, Юка, Ахацу і Сэм бачаць, як урачы разглядаюць фатаграфіі страшнай двухгаловай і чатырохвокай рыбы; гэтая выродлівасць — вынік уздзеяння радыёактыў-насці.

Ахацу бялее...

Эдзіта МОРЫС

рылася пасля выбуху атамнай бомбы ў жывы палаючы факел, кінулася ў раку.

— На дне ракі пахаваны яшчэ дваццаць тысяч чалавек. Ахоплены полылем, яны, як і мама, кінуліся ў хвалі. І зараз людзі апускаюць кветкі на люстроную гладзь ракі. Толькі гэтую магілу яны і могуць прыбраць кветкамі.

Сэм-сан сціскае мае руکі. Ён не гаворыць ні слова. Я веда-ла, што ён і не зможа нічога сказаць. Цяпер ён разумее, чаму ў першы вечар, калі ён з'явіўся ў нас у доме, Ахацу груба вырвала ў яго з рук кветку, якую ён узяў з яе букета.

— Сэм-сан, я хачу вам расказаць пра апошнія хвіліны жыц-ця маёй маці. Я хачу расказаць пра гэта таму, што іменна та-

кі лёс прыгатаваны многім з нас, а магчыма, нават усяму чалавец-тву.

Я прарабу апісаць яму відові-шча, якое і зараз яшчэ стаіць пе-рад маімі вачымі. Хірасіма ў агні. Я расказываю, як у той дзень мы, ашалелыя, беглі па вуліцах горада з цёцяй Мацуі і мамай, за спі-ной у якой была трохгадовая ма-ляя Ахацу. Мы былі амаль голыя: паветраны віхор, які ўзнік пры выбуху, садраў з нас адзенне. У паветры наслісія вогненныя ша-ры, што выкідалі доўгія языкі по-лымя, ад якіх загаралася ўсё, да чаго яны дакраналіся: дрэвы, да-мы і людзі, што разбягаліся ва-усе бакі. Тратуары нагрэліся так, што асфальт кіпіў, і мноства ня-шчасных сабак, угрознушы ў ім лапамі, смажыліся жывымі. Я па-мітаю, як жудасна вылі гэтыя бедныя жывёліны, і мама, напэу-на, таксама крычала перад тым, як скочыць у раку.

— Замаўчыце, Юка. Гэта вышэй за вашыя сілы.

У мяне павінна хапіць сіл раска-заци. Ён мусіць усё ведаць, па-колькі ён тут зараз з тымі, хто выжыў... На мяне тады ўпала га-ліна дрэва, і я страціла прытом-насць, магчыма, гэта і выратавала мяне ад смерці. Таму я ве-даю падрабязнасці гібелі мамы толькі па расказу цёткі Мацуі. І гэты расказ я паўтараю Сэм-сану.

— Цётка Мацуі кажа, што ніколі не здолее забыць роспач-ныя крыкі людзей і няспечны пах гарэлага мяса. Гэта яна падабрала тады на беразе Ахацу, якую мама кінула там, першым скочыць у ваду. І сярод натоўпу ахопленых роспаччу людзей мама ў апошні раз павярнула свой цудоўны твар да маленькай дачушкі. У апошні раз гукнула яна імя Ахацу і з немым крыкам пайшла на дно. Гэта было якраз там, дзе вы-бачыце зараз гэтыя кветкі, кветкі Ахацу.

Я не могу працягваць. Не могу. О, мама, твой пачарнелы

# 20 ГОД НЯСТОМНАЙ БАРАЦЬБЫ

Смерць, слёзы, страшэнныя пакуты мільёнаў людзей засталіся ззаду. Вызваленыя ад фашистыкай чумы народы святкаюці перамогу. Многае перажыўшы за час вайны, людзі адчуле і зразумелі, што такое больш не павінна паўтарыцца. Новых войнаў не павінна быць. Іх нельга дапусціць. Трэба змагацца.

У канцы лістапада 1945 года ў Парыжы сабраліся прадстаўніцы Францыі, Вялікабрытаніі, СССР (савецкую дэлегацыю ўзначальвала вядомая грамадская дзяячка Ніна Папова), Аўстраліі, Румыніі, Італіі, ЗША. Сярод удзельніц устаноўчага кангрэсу была і Даларэс Ібаруры. Яна прадстаўляла шматпакутную Іспанію, якая так і не змагла скінуць фашизм. Была на гэтым кангрэсе прадстаўніца герайчнага беларускага народа народная артыстка СССР Ларыса Пампееўна Александроўская.

Першага снежня 1945 года ўстаноўчы кангрэс закончыў сваю работу. У час яго работы і нарадзілася Міжнародная дэмакратычная федэрацыя жанчын. Жаночыя арганізацыі 40 краін сталі яе членамі. Ад імя 81 мільёна жанчын дэлегаткі пакляліся садзейнічаць развіццю гэтай міжнароднай жаночай арганізацыі. Яны пакляліся абараніць эканамічныя, палітычныя, юрыдычныя і сацыяльныя права жанчын. Змагацца за стварэнне ўмоў, неабходных для шчаслівага і гарманічнага развіцця дзяцей і будучых пакаленняў. Нястомна змагацца за тое, каб назаўсёды быў знішчаны фашизм і ва ўсім свеце ўстановілася сапраўдная дэмакратыя. Пакляліся нястомна змагацца за забеспечэнне трывалага міру на зямлі, як адзінай гарантый шчасця сваіх сем'яў і сваіх дзяцей.

Старшыней МДФЖ кангрэс выбраў вядомую вучоную Эжэні Катон, якая і да гэтага часу застаецца нязменным кіраўніком федэрацыі. З велізарнай упартасцю і мужнасцю Эжэні Катон вядзе сваю работу, нягледзячы на немалады ўжо ўзрост. У лістападзе ёй спаўнілася 84 гады. Пажадаем жа гэтай жанчыне—нястомнаму барацьбу дойгіх гадоў жыцця і плённай працы па ўмацаванню МДФЖ.

твар усё глядзіць на мяне праз свінцовую воду! А закол тваёй галавы — арэол ад палаючых валасоў. Я клянуся табе, мама, клянуся твайм абпаленым тварам і палаючымі валасамі, клянуся прысвяціць усё маё жыццё таму, каб падобны кашмар ніколі не паўтарыўся. О, мама, ты ўсміхаешся мне? Ты гэтага і чакала ад сваёй дачкі — абяцання прысвяціць усё сваё жыццё гэтай справе? Што ж, так і будзе. Я абяцаю табе гэта. І вось ужо твой змучаны твар знікае сярод вадзянных струменяў, там не застаецца нічога, апрача букета Ахацу, кветак Хірасімы. Ці спачываеш ты мірна, дарагая мая мама? Ці можа гэта быць, што ты спачываеш мірна?

Я рассоўваю сёзді і спяшаюся ўвайсці ў дом. У руцэ ў мяне сумка для правілі, я прынесла свайму снегіру першыя ў гэтым сезоне суніцы. Якая цудоўная гэта прывычка — спяшаць, заўсёды лепш прымусіць бегчы ногі, чым думкі. Але як, чорт пабяры, прымусіць ногі бегаць па такім маленькім доміку? Я кладу сумку і прыслухоўваюся ў дарэмнай надзеі пачуць родныя галасы. Усяго чатыры дні назад мой дамок напаўнялі радасныя галасы. Але з таго часу, як Міціко і Тадэю паехалі да цёткі Мацу, дом падобны на магілу.

Цераз пруты клеткі я працягваю снегіру суніцы. Але ясна, што і яму не лепей, чым мне. Скурчыўшыся, як бабуля, ён забіўся ў самую глыбіню клеткі; скруціўшыся ў камячок пад сваім пуховым апярэннем, звесіўшы галоўку, ён разяўляе дзюбку, але вочы яго паўзаплюшчаны.

— Які сорам, так спаць перад самай вячэртай, брыдкая птушка!

Але я не могу болей працягваць гэтую гульню. Апусціўшыся на калені перад клеткай, з цяжкасцю выпростаўся. Я так стамілася, што не маю сілі нават прыгатаваць сабе кубак чаю. Але я ўсё-такі адшукваю вачыма свой мілы чайнік са старога кітайскага фарфору, які стаіць на сваім звычайнім



Маргарэт Мартэй (Гана) у прэзідыуме Сусветнага кангрэсу ў Маскве (справа). Злева — Таміна Адыль (Ірак).

Сёння федэрацыя аб'ядноўвае звыш 200 мільёнаў жанчын больш чым восьмідзесяці краін свету. Ею здзейнена шмат славных спраў. Успамінаецца май 1951 года. Вайна ў Карэі. Па ініцыятыве федэрацыі міжнародная жаночая камісія накіроўваецца ў Карэю. Вярнуўшыся адтуль, члены камісіі на ўесь свет выкрылі зверсты амерыканцаў, ахвярамі якіх сталі жанчыны і дзеці. Справа ваздача гэтай камісіі была пасланая ў ААН і надрукавана на 24 мовах.

1953 год. Сусветны кангрэс жанчын у Капенгагене. Там была прынята Дэкларацыя правоў жанчын, якая памагла мільёнам жанчын усвядоміць свае права і лягала ў аснову стварэння многіх нацыянальных хартый аб правах жанчын, прынятых у розных краінах.

месцы ў кухні. Гэта свяшчэнная гадзіна, калі я выпіваю свой кубак гарачага чаю. Таму, добра ведаючы мяне, Ахацу ўдзень, калі яна ад'яджала, паклада пад мой вялікі пузаты чайнік гэтую маленькую запіску: «Я паехала ў Токіо. Не спрабуй адшукаць мяне, дарагая старэйшая сястра. Хіроо хацеў ажаніцца са мной супраць волі бацькоў, і мне трэба было паехаць адсюль. Я не маю права выходзіць замуж. Кожны чалавек мае права мець толькі здаровых дзяцей. Mae ж дзеці могуць нарадзіцца падобнымі на туя рыбу. Мне трэба паехаць, дарагая старэйшая сястра, хоць я вельмі цябе люблю. Даруй мне, калі ласка. Я люблю цябе і паважаю».

Міляя Ахацу. Яна напісала слова замуж праз два «м»: яна ніколі не навучыцца пісаць гэтае слова. І гэта яе памылка ў арфаграфії мацней за ўсё кранула мяне, выклікала на вачах слёзы.

Аднак мне прыйшла ў галаву і іншая думка: гэта няскладная запіска Ахацу выказала пагрозу, якая павінна была бы устрывожыць ўесь свет. Адна Ахацу — гэта ўсяго толькі бедная маленькая дзячына, але мільёны і мільёны Ахацу маглі бы змяніцца ablічча свету. Калі ўсе маладыя дзяўчата адмовяцца нараджацца дзяцей, яны будуць мацней, чым лётчыкі з іх бомбамі. Таму што гэтыя лётчыкі служаць толькі смерці, а маленкія Ахацу нясуць у сабе зярніты жыцця.

— Юка! Што здарылася? Юка!

Я ўздрыгваю. Напэўна, я прастаяла так на каленях некалькі гадзін. У пакоі ўжо зусім цёмна, і я рада гэтаму, таму што Сэм-сан не зможа бачыць майго твару. Але я адчуваю, як яго руکі злёгку дакранаюцца да маіх раскудлачаных валасоў і маіх шчок, мокрых ад слёз.

— Вы плакалі?

Я адмоўна ківаю галавой, але Сэм-сан ужо даволі добра ведае мяне. Я нічога не могу ад яго ўтаіць.

— Ад Ахацу ніякіх вестак? Ці ж не праўда?

Жанчын не могуць не хваляваць рост ваеных баз і ўтварэнне ваеных блокаў. Глыбокая трывога, якая ахапіла маці, прывяла іх на Сусветны кангрэс у абарону дзяцей у Лазану (1955 год). Гэты кангрэс ператварыўся ў масаве выступленне маці супраць вайны і галечы.

У Маніфесце, які быў прыняты на гэтым кангрэсе, запісаны: «...Звернемся да ўсіх жанчын, да ўсіх маці і ўцягнем іх у барацьбу за мір. Звернемся да сэрца і розуму тых, хто яшчэ не з намі. Скажам тым з іх, хто яшчэ не ўсвядоміў небяспекі, што недастаткова толькі любіць дзяцей, а трэба абараніць іх ад вайны».

З часу нараджэння МДФЖ на карце свету адбыліся вялікія перамены. Многія краіны Азіі і Афрыкі заваявалі незалежнасць. Іншыя сталі на шлях барацьбы за сваё вызваленне. Мяніеца і роля жанчыны ў грамадстве ў гэтых краінах. Федэралія садзейнічае фарміраванню свядомасці жанчын, вучыць іх прызвычайвацца да тых вялікіх змен, якія адбываюцца ў свеце. Федэралія імкнецца быць вартай таго давер'я, што ўскладі на яе жанчыны ўсіх кантынентаў. Яна імкнецца да таго, каб паказаць сілу, закладзеную ў супрацоўніцтве.

У 1959 годзе Савецкі Саюз унёс рад канкрэтных праванаў аб усеагульным і кантролюемым разбраені. Народы ахапіла надзея. Фармуліроўка «Разбраенне — мара сёння, рэчаіснасць заўтра» становіцца лозунгам. Федэралія арганізуе рад міжнародных сустрэч, прысвечаных гэтаму пытанню.

Красавік 1960 года азіманаваўся Міжнародны сустрэчай дэлегатак 74 краін з прычыны 50-годдзя Міжнароднага жаночага дня ў Капенгагене. Адзначыўшы мужчын пачынальніц жаночага руху, удзельніцы сустрэчы заявілі, што яны поўныя рашучасці дабіцца вызвалення свету ад войнаў, ад голаду і невуцтва, дамагчыся роўнага з мужчынамі ўдзелу жанчын у эканамічным і грамадскім жыцці.

З усёй паўнатой міжнародны характар федэралія праівіўся на Сусветным кангрэсе жанчын, які быў праведзен па ініцыятыве федэраліі ў 1963 годзе ў Маскве. На ім прысутнічала каля дзвюх тысяч жанчын з 113 краін свету. Такога вялікага ўдзелу прадстаўніц афрыканскага кантынента не ведала яшчэ ні адна жаночая міжнародная сустрэча. Гэта было сведчаннем краху каланіяльнай сістэмы. Салідарнасць федэраліі з народамі, што змагаюцца за сваю незалежнасць, з'яўляецца для іх вялікай падтрымкай, і таму жанчыны, дабіўшыся свабоды, далучаюцца да федэраліі.

Ен нічога не гаворыць, але я адгадваю думкі Сэм-сану. Для яго ўжо няма сумненняў. Ахацу сказала жыццю апошніе «дадзі». Мая юная сястра гэтулькі наслухалася пра ўсіх, хто выжыў у Хірасіме і затым пакончыў з сабою, што і яна таксама адважылася на гэты ўчынак. І хіба не каханне штурхнула не-калі легендарную Ахацу на самагубства? Але наперакор усяму я адмайлюся паверыць, што Сэм-сан мае рацю. І калі часам перад маімі вачымі ў думках паўстае злавесная скала Асіма, я стараюся глядзець на яе без страху. Я чапляюся за надзею ў адзін цудоўны дзень зноў знайсці сваю маленькую сястрычку, і я не маю сілы адмовіцца ад гэтай надзеі.

Раптам у парыве гневу Сэм-сан стукае кулаком па далоні.

— Божа мой! — крычыць ён. — Падумаць толькі, якія страшны спусташэнні зрабіла гэтая бомба! Мінула пятнаццаць гадоў з таго часу, як яна ўзарвалася, а яна ўсё яшчэ працягвае знаходзіць ахвяры. А мы ў гэты час спакойна чакаем, пакуль наступная бомба ўпадзе нам на галаву. Але што б там ні было: асабіста я не жадаю сядзець, склаўшы руки.

Сэн-сан у лютасці раскудлачыў валасы, і яны сталі дыбам.

— Так, я хачу жыць, я малады і не дазволю нейкаму генералу, які націскае на кнопкі, абкрасці сябе. Мой бацька заўсёды змагаўся за тое, каб выратаваць чалавече жыццё. Чаму ж мне не зрабіць так, як ён?

Ледзь ён змоўк, як я пачула, што хтосьці кліча мяне з саду. Такі сіллы, слабы голас, што я зараз жа пазнала яго — гэта быў голас Мазда-сан. Што прывяло яго сюды ў гэтую гадзіну?

Я пакідаю Сэм-сану і мчуся ў цемру ночы. Ля бамбукавых дзвярэй стаіць мой стары сябар, у цъмяным святле ліхтара твар яго здаецца больш бледным, чым звычайна.

— Што-небудзь здарылася, Мазда-сан?

— Юка, вы павінны быць моцнай! Мне толькі што званілі з бальніцы. Фуміа... Фуміа кліча вас, — гаворыць Мазда-сан такім пагаслым голасам, што я ледзь чую яго.

Ёсць на свеце яшчэ шмат жанчын, якія пакутуюць ад голаду, невуцтва, галечы. Яны чакаюць ад федэраліі канкрэтных дзеянняў у абарону сваіх законных правоў. Ім яшчэ і сёня незнайма радасць, якую прыносіць адукцыя і творчая работа.

Нідзе няма такіх вялікіх магчымасцей для атрымання інфармацый і правядзення дыскусій, як на шырокіх міжнародных сустрэчах жанчын. Нішто не можа замяніць жывыя контакты. Слухаючы глыбока хвалюючыя выступленні дэлегатак Ірака, Паўднёвага В'етнама, Паўднёвой Афрыкі, дэлегаткі пазнавалі жыццё лепш і глыбей, чым карыстаючыся шматлікімі друкаванымі кропніцамі. Кожная ўдзельніца вялікага кангрэсу ўзбагачалася жывым і непаўторным вопытам жанчын іншых краін.

Грандыёзны Сусветны кангрэс жанчын у Маскве апраўдаў надзеі і клопаты федэраліі. Ен аўяднаў жанчын свету незалежна ад расы, краіны, сацыяльных умоў, перакананняў і веравызнання для сумеснай барацьбы ў імя дасягнення агульных мэт: шчасця дзяцей, паліпшэння становішча жанчын, захавання міру на зямлі.

Адзначаючы дваццацігоддзе МДФЖ, хочацца сказаць, што гэта міжнародная жаночая арганізацыя была перш за ўсё створана для таго, каб выступаць усюды ў абарону міру, супраць наслія.

На працягу дваццаці гадоў МДФЖ вядзе нястомнную і паслядоўную барацьбу за ажыццяўленне сваіх мэт, застаючыся вернай абвешчаным ёю прынцыпам.

Камітэт савецкіх жанчын уваходзіць у МДФЖ як нацыянальная арганізацыя.

Савецкія жанчыны ўхваляюць дзеянісць МДФЖ, падтрымліваюць яе прынцыпы і мэты, будуць і надалей актыўна ўдзельнічаць у яе работе.

Жанчыны нашай краіны горача падтрымліваюць свой урад, які з'яўляецца прыхільнікам міру на зямлі, выступае за мірнае суіснаванне краін з рознымі сацыяльнымі сістэмамі, за ўсеагульнае і поўнае разбраенне і ліквідацыю каланіялізму, змагаюцца супраць агрэсіі амерыканскага імперыялізму ў розных краінах. Савецкія жанчыны з гонарам выконваюць свой інтэрнацыянальны абавязак перад жанчынамі ўсіх краін свету, умацоўваючы нястомай працай магутнасць першай краіны сацыялізма.

У дні слáўнага юбілею жанчыны нашай рэспублікі, як і ўсяго Савецкага Саюза, віншуюць сваіх сябровак па духу і барацьбе з гэтай знамянальной падзеяй і жадаюць поспехаў у іх вялікай рознабаковай дзеянісці.

Я чапляюся за яго рукаў, я хачу ведаць, што адбылося. Але я разумею, гэта бескарысна. Калі мяне паклікалі вось так, сярод ночы...

Не трачачы ні хвіліны, мы спяшаемся ў бальніцу. Я не іду, а бягу, і бедны стары выбіваецца з апошніх сіл, каб паспесь за мной... Ен згубіў сандалію, спыніўся, каб падабраць яе.

— Я пабягу наперад, Мазда-сан! — крычу я яму.

— Добра. Я знайду вас у бальніцы, Юка-сан. Спяшайцесь.

О! Даўно ўжо не бегала я так. Я літаральна лячу па нашай неасветленай вуліцы, прабягаю пустэчы, дзе звычайна кожную раніцу сустракаю сваіх старых сябров — Накака-сан і Тамура-сан. Вечер растратаў мае валасы, яны падаюць мне на твар, асляпляючы мяне. Я працягаю бегчы, задыхаючыся, спатыкаючыся на кожным кроку, але ўсё-такі бягу.

І раптам мне пачынае здавацца, што я не адна, што ўсюды вакол мяне людзі, і яны бягуть, бягуть... Так, гэта здані. Пятнаццаць гадоў назад я зусім гэтаксама бегла па вуліцах сярод ашалелага на тоўпу людзей, і ўсе гэтыя пятнаццаць гадоў яны бягуть у майм уяўленні. У гэтую ноч яны праследуюць мяне са сваімі абвугленымі тварамі, з лахманамі скуры, што павіслі на спіне. Я пазнаю іх. Я бачу іх у сваім кашмары. Дзяўчынку з тварам, з'едзеным полымем, мужчыну, які нясе на спіне мёртвую жонку, — у той дзень усе яны беглі разам са мной. Вось тут — школьнікі, іх целы нагрувашчаюцца адно на адно, усе яны мёртвыя. Там — сабака, у якога лапы ўгразлі ў расплаўленым асфальце. Вось што чакае ўсіх нас, калі мы не будзем бегчы як мага хутчэй. Хутчэй, хутчэй, а то нас засмажаць жывымі. Трэба яшчэ знайсці сярод іх маму. Далёка наперадзе я бачу чорную стужку ракі і цені, якія спускаюцца ў яе цёмныя воды. Нібы жывыя факелы, з валасамі, ахопленымі полымем, жанчыны шчытнымі гронкамі кідаюцца з берагу ўніз. Дзе ж мама, дзе яна?

— Гэй, што гэта з вамі?

# ЗА МІР І ДРУЖБУ

Прыналежнасць да Міжнароднай дэмакратычнай федэрациі адкрыла перад савецкімі жанчынамі новыя магчымасці для развіцця дружбы з жанчынамі многіх краін свету. Нашы жанчыны прымалі ўдзел ва ўсіх кангрэсах і ва ўсіх сустрэчах, якія склікаліся федэрациі, ва ўсіх кампаніях, што праводзіліся ёю. Некалькі разоў федэрация выбірала Москву месцам склікання сваіх форуму. Ніткі дружбы, якія звязваюць наш Камітэт савецкіх жанчын з зарубежнымі жаночымі арганізацыямі, ідуць больш чым у сто краін свету.

Штодня камітэт атрымлівае вялікі мяшок пошты: пісьмы, паштоўкі, часопісы, брашуры. Яны расказваюць пра жыццё і барацьбу жанчын, пра іх трывогі і радасці. Ад розных жаночых арганізацый прыходзяць пісьмы, у якіх паведамляеца аб іх дзейнасці, абміркоўваюцца пытанні міжнароднага жаночага руху і супрацоўніцтва. Тэмы, якія закранаюцца ў пісьмах асобных жанчын, самыя розныя. Яны датычаць міжнародных падзеяў, становішча жанчын, іх удзелу ў палітычным і грамадскім жыцці, адносін у сям'і, выхаванні дзяцей і нават кулінарных рэцэптаў. Але якія ні разнастайныя гэтыя пісьмы, галоўная рыса, агульная для ўсіх, гэта — імкненне лепш пазнаць і зразумець адзін аднаго, стаць сапраўднымі сябрамі.



Гэты здымак зроблен у час Сусветнага кангрэсу жанчын у Москве. Прэзідium кангрэсу.

У камітэце часта адбываюцца хвалючыя сустрэчы з жанчынамі іншых краін, якія прыязджаюць у Савецкі Саюз, каб на свае вочы ўбачыць, як жывуць савецкія жанчыны. На многіх мовах у нашай зале гучала прымаўка: «Лепш адзін раз убачыць, чым сто разоў пачуць».

Верачы, што асабістыя контакты і ўзаемныя наведванні садзейнічаюць паляпшэнню міжнароднага ўзаемарашумення. Камітэт савецкіх жанчын праводзіць шырокі абмен дэлегацый і турысцкімі групамі з зарубежнымі жаночымі арганізацыямі. За дваццаць гадоў, якія прайшли пасля заканчэння вайны, па запрашенню Камітэта савецкіх жанчын Савецкі Саюз наведалі 535 дэлегацый.

Моцная дружба звязвае савецкіх жанчын з жанчынамі сацыялістычных краін.

Сёлета напярэдадні Міжнароднага жаночага дня 8 сакавіка камітэт на-кіраваў за рубеж самую вялікую ў сваёй гісторыі дэлегацію — 200 жанчын з Москвы, Ленінграда, Латвіі, Літвы, Украіны і Беларусі адправіліся ў Будапешт спецыяльным поездам дружбы. Яны правялі ў гасцях у венгерскіх сяброў два тыдні, знаёмліся з краінай, наведвалі прамысловыя прадпрыемствы і сельскія раёны, сустракаліся з калегамі па професіях.

У адказ на гэтую паездку савецкія жанчыны прынялі ў красавіку ў сябе ў краіне трох самалётамі венгерскіх

Я на поўным хаду налятаю на паліцэйскую, і ўдар варочае мяне да рэчаіснасці. Я кланяюся, мармычу: «Прабачце, пра-бачце, калі ласка...» І зноў бягу, пакуль перада мной не вырастает ўнушальны гмах бальнічнага будынка.

Увайшоўшы ў хол, я бачу ў лютэрку свой твар з раскудлачанымі валасамі і блукаючымі позіркамі. Інтынктыўна я папрайляю на сабе кімано, прыгладжаю валасы. Праходжу паўз начнога вартаўніка, на хаду вітаюся з ім. Бягу па лесвіцы на дыбачках, каб нікога не трывожыць. Па пляцоўцы праходзіць начная сястра, яна нясе паднос з папяровымі сподачкамі. На кожным сподачку ляжыць чырвоная таблетка, напэўна, снатворнае. Я спяшаюся ў палату Фумія і ціхенька адчыняю дзвёры.

Шырма. У шэсць гадзін, калі я адыходзіла ад мужа, ля яго ложка не было шырмы, і я адразу разумею, што гэта азначае. Я бясшумна падыходжу і чую, як Фумія размаўляе за шырмай. Магчыма, у яго нехта ёсць.

— Фумія!

У яго няма сіл варухнуць галавой, але ён паварочвае да мяне свой позірк, і нашы вочы сустракаюцца.

— Гэта я з табой размаўляй, Юка, — шэпча ён.

Я апускаюся на калені перад яго ложкам, бяру яго зняве-чную руку ў сваю і падношу да вуснаў. Ён накіроўвае свой по-зірк на мой твар, і ў вачах яго ззянне, у гэтых ласкавых віль-готных вачах, якія ніколі не выказвалі горычы.

— Так, гэта я з табой размаўляй, Юка. Я гаварыў табе ўсё тое, што ніколі раней не асмельваўся сказаць. Я быў занадта нясмелы. Я не адважваўся.

Ён змаўкае, але я ведаю, ён сказаў яшчэ не ўсё, і чакаю, што ён будзе працягваць.

— Ты была для мяне ў жыцці ўсім, — слабым голасам зноў гаворыць ён. — Ты гэта ведаеш, Юка. Я таксама ведаю, што і я значыў для цябе шмат, і мяне мучae думка, што вось цяпер я пакідаю цябе, цябе і тваю нерастречаную любоў.

Я кіаю адмоўна галавой, але ён упарт працягвае:

— Так-так, гэта так, я забраў усю тваю любоў, а мяне больш не будзе... Вось што я хацеў табе сказаць... Ты патрэбна іншым людзям, ты і твая любоў, як ты была патрэбна мне.

Ён спрабуе ўсміхнуцца, але новы прыступ болю раптам скажае яго твар. Усё яго цела сціскаецца. Ён змагаецца з болем, нібы змагаецца з ільвом. Але калі я падымамся, каб пайсці па сястру, слабым жэстам рукі Фумія ўтрымлівае мяне каля сябе. Ён кусае распухлыя губы, каб не закрычаць і не патры-вожыць суседзяў па палаце. Фумія і леў працягваюць барацьбу, я чую іх цяжкае дыханне ў гэтай страшнай стычцы.

І Фумія бярэ верх! Я здагадваюся пра гэта па яго ўсмешцы і міжволі схіляю галаву перад пераможцам і перад ахвярай, перад пакутуючым чалавекам, перад гэтым вялікім чалавекам — майм мужам.

І гэтая даніна павагі, адданая яго пакутам і яго перамозе, выклікае ў яго на вачах слёзы. Адно імгненне яны ззяюць на яго доўгіх вейках, потым, нібы маленкія рачулкі, пачынаюць пракладваць рэчышча праз гэты страшны ландшафт — твар паміраючага чалавека. Яны бягуць па краях падсохлых язвай, працякаюць па ўладзінах кроваточачных ран і, нарэшце, гублююцца ў паўадкрытым роце.

— Фумія! — нібы ўздых вырываецца ў мяне.

Я хацела б сказаць яму так многа, а магу толькі паўтараць: «Фумія! Фумія!». Я магу толькі апусціцца перад ім на калені, бо ведаю ўжо, што ён мяне больш не чуе.

Ён паварочвае галаву на падушцы, заплющвае вочы. Вось ён ляжыць перада мной, нерухомы, такі белы і такі кволы. Ад яго і праўда нічога ўжо не засталося. На каго ж падобны ён у гэтую ноч, мой Фумія? Ах, так! На маю ляльку з ануч. Мілая мая лялька, мой мілы маленкі дружочак.

Як я любіла яго!

З часопіса «Женщины мира».

жанчын. Гэты абмен турысцкімі жаночымі групамі быў прысвеченны 20-годдзю перамогі над фашызмам.

Такія паездкі, якія і не назавеш праста турысцкімі, паколькі яны выходзяць за рамкі гэтага вызначэння, становіцаца добрай традыцыяй у адносінах паміж сацыялістычнымі краінамі. Летасць Камітэт савецкіх жанчын прымаў жанчын-перадавікоў з Венгрыі, Балгарыі, Кубы, накіраваных у СССР па турысцкіх пущёуках за поспехі ў працы.

Жанчыны сацыялістычных краін умеець дзяліць і радасць і гора адна адной. Камітэт савецкіх жанчын праяўляў салідарнасць з сёстрамі з краін сацыялізма ва ўсіх выпадках, калі толькі ўзнікала неабходнасць: было гэта стыхійнае бедства або правакацыі імперыялістаў. Сёння гэта салідарнасць асабліва праяўляецца ў адносінах да жанчын і народа брацкай краіны — Дэмакратычнай Рэспублікі В'етнам. Нядайна ў нас у гасцях павінна была делегацыя Саюза жанчын В'етнама. Кожная сустрэча з савецкімі жанчынамі была дэманстрацыяй дружбы і падтрымкі герайчнай барацьбы в'етнамскага народа савецкімі людзьмі. З выключнай цеплынёй членнаў делегацыі прынялі жанчыны Тулы, якія сабралі для аказания дапамогі В'етнаму шмат сродкаў.

У Камітэце савецкіх жанчын стала традыцыяй адзначаць нацыянальныя святы сацыялістычных краін. Прывітанні, якімі мы абменьваемся ў гэтыя дні, гавораць аб імкненні жанчын унесці свой уклад у згуртаванне сацыялістычнага лагера, у развіццё дружбы і супрацоўніцтва паміж народамі краін сацыялізма.

Камітэт савецкіх жанчын удзяляе вялікую ўвагу ўмацаванию дружбы з жанчынамі Азіі, Афрыкі і Латынскай Амерыкі. Савецкія жанчыны імкнуцца ўстановіць сяброўскія сувязі не толькі з арганізацыямі, якія ўваходзяць у МДФЖ, але і з тымі, якія не з'яўляюцца членамі федэраций.

Амаль штогод савецкія жанчыны наведваюць Інданезію па запрашэнню Хурустыяці Субандрю, презідэнта Кангрэсу інданезійскіх жанчын—федэраций 35 самых буйных жаночых

Сяргей ГРАХОУСКІ

## Першае імя

Славівачамі звязаныя руки.  
Скуголіш і галосіш нема ты,  
Спрабуеш непакорлівія гукі,  
Бяссільны ад уласнай нематы.

Пачатак слова тут жа захлынецца  
І знікне, быццам зайчык на сцяне,  
А маці зразумее, усміхнецца  
І кофтачуку адразу расплікне.

Ад шчасця жмурышся.

У цмоканні і гаме  
Прыслухваешся к добрым галасам  
І мокрымі губамі «ма-ма, мама»  
Упершыню сказаць спрабуеш сам.

У гэтым слове, першым і адзіным,—  
Твае жаданні, радасці і боль.  
Яго ты шэпчаш цэлыя гадзіны  
І ўсё глядзіш на беленую столу.

А вырасцеш — блакітны і зялёны  
Перад табою развінецца свет,  
Запомняцца інакшыя імёны  
І незнаёмы і знаёмы след.

Праляжа сто дарог праз лес і поле.  
Між імі ёсьць адзінай, — твая.  
Ідзі па ёй і не забудзь ніколі  
І слова першае і матчына імя.

арганізацый краіны. Частыя сустрэчы паміж японскімі і савецкімі жанчынамі, якія адбываюцца то ў Японіі, то ў нас у краіне.

За апошнія гады нашу краіну наведалі делегацыі жанчын Цэйлона, Афганістана, Непала, Манголіі, Турцыі, Кіпра, Індіі, Інданезіі, Японіі, Лівана. Савецкія жанчыны выязджалі ў Манголію, Інданезію, на Цэйлон, у Іран, у Японію, на Кіпр, у Ліван.

Сувязі з жанчынамі Афрыкі прыкметна актыўізваліся пасля Сусветнага кангрэсу жанчын, у якім удзельнічалі прадстаўніцы 34 афрыканскіх краін. У цяперашні час Камітэт савецкіх жанчын падтрымлівае перапіску з жаночымі арганізацыямі амаль усіх краін афрыканскага кантынента. Камітэт аддае шмат сіл аказанию маральнаі і матэрыяльнаі дапамогі жанчынам і дзесяцям краін Афрыкі і, у першую чаргу, тым, хто змагаецца за свабоду са зброяй у руках: жанчынам Анголы, «партугальскай» Гвінеі, Мазамбіка. Камітэт імкненца аказаць дапамогу жанчынам Афрыкі ў падрыхтоўцы кадраў, даючы ім штогод 15 стыпендый для вучобы ў СССР і ўдзельнічаючы ў арганізацый семінараў для жанчын Афрыкі па розных пытаннях.

За апошні час пашырыўся абмен жаночымі дэлегацыямі з краінамі Афрыкі. У 1964-65 гадах камітэт прыняў у СССР дэлегацыі Ганы, Анголы, Кеніі, Дагамеі, Паўднёвой Афрыкі, Танзаніі, Туніса, Алжыра, Конга (Бразавіль). Савецкія жанчыны выязджалі за гэты час у Ліберию, Гвінею, Танзанію, Уганду, Гану, Конга (Бразавіль), Малі, Аб'яднаную Арабскую рэспубліку.

Растуць сувязі з жанчынамі Латынскай Амерыкі, нягледзячы на цяжкія ўмовы, у якіх працујуць жаночыя арганізацыі многіх краін гэтага кантынента. Гэтай вясной упершыню за шмат гадоў дэлегацыя савецкіх жанчын наведала Уругвай і Чылі. Апрача дэлегацыі Кубы, у 1964-65 гадах па запрашэнню Камітэта савецкіх жанчын нашу краіну наведалі прадстаўніцы Мексікі, Аргенціны, Уругвайя, Коста-Рыкі, Пуэрта-Рыкі, Калумбіі, Венесуэлы.

Савецкія жанчыны заўсёды выказваюць салідарнасць з барацьбой жанчын Латынскай Амерыкі супраць дыктатарскіх рэжымуў, за вызваленне палітычных зняволеных.

Камітэт падтрымлівае актыўнае супрацоўніцтва са шматлікімі жаночымі арганізацыямі розных напрамкаў у краінах Еўропы, у ЗША, у Канадзе, Аўстраліі і Новай Зеландыі. Тут таксама бывалі делегацыі савецкіх жанчын. Яны прыязджалі для ўдзелу ў міжнародных сустрэчах, для двухбаковых перагавораў, з сяброўскімі візітамі, жылі, як блізкія людзі, у сем'ях. Савецкія жанчыны, у сваю чаргу, з сардэчнай цеплынёй адчыняюць перад зарубежнымі сяброўкамі дзвёры сваіх дамоў.

Разнастайныя формы сувязей Камітэта савецкіх жанчын з жаночымі арганізацыямі іншых краін, але мэта ў іх адна — умацоўваць адзінства жанчын у барацьбе за раўнаправіе, за шчасце дзяцей, за мір, нацыянальную незалежнасць і сацыяльны прагрэс.

Людміла БАЛАХОУСКАЯ,  
член Камітэта савецкіх жанчын.



Прэзідэнт Чэхаславацкай Сацыялістычнай Рэспублікі Антанін Новатны ў час наведвання Беларусі перадаў мінскім камвольшчыкам памятныя падарункі — альбомы, наборы пласцінан чэхаславацкай музыкі, вазы. Прадзільшчыцы камбіната Валянціна Шаршнёва і Зінаіда Бычкоўская разглядаюць адзін з падарункаў.

Фота П. Наватараўа.



Лондан. Гайд-парк.




Глазга. У краіне, якая ганарыцца  
свайг дабрачыннасцю, часам можна  
убачыць і такое...


H.T.  
19/12/63

У верасні разам з групай мастакоў і журналістамі мне давялося побываць у Англіі. У Лондане і Эдынбургу, у Стратфардзе і Оксфордзе мы аднаўши адзначылі выключную працавітасць простых англічан, іх імкненне да міру, іх павагу да помнікаў мастацтва і літаратуры. Разам з тым кідаліся ў очы недарэчныя фігуры мясцовых перайманікаў „бітлсаў“, неахайных хлопцаў з дзяячымі прыческамі, кампаніі падвыпіўшых юнакоў, сумныя сілуэты адзінок старых на ўзбочных алеях Гайд-парку...


Ю. ПУЧЫНСКІ



Домік у Стратфардзе, дзе нарадзіўся Шэнспір.



Оксфорд. Школьніцы.



Е

Н каранасты, шырокі ў плячах. Твар — удумлівага пакутніка. Бровы чорныя, густыя, вочы карычневыя, з іскрынкай. Заўсёды старана паголены. Інтэлігэнція звычкі. Можна падумаць, што гэта настаўнік або нават дырэктар школы (у адстаўцы). Ён мае свой двор, соткі, карову. У калгасе не працуе. Жыве тым, што пляце з лазы пад гародніну кошыкі і здае іх раённай прамарцелі. Мае, апрача ўсяго, маторку, на якой ездзіць па Дняпры і сячэ лазу. На маторцы абследуе ўсе прырэчныя лазнякі пасля касавіцы. Выкошвае траву, якую пакінулі ў кустах калгаснікі, і грузіць на маторку. Працы,

рыбалку, прыстроіўся з граблямі і віламі да нас. Вядома, у такі гарачы час рабочых рук не хапае і нас сустрэлі з радасцю. Запыталіся, ці захапілі мы з сабою місікі ды лыжкі (калгас да касьбы забіў двух вепрукоў і наладзіў грамадскае харчаванне), паказалі нам месца ў будане, дзе мы будзем спаць і адпачываць, і — адразу накіравалі на валы зграбаць сена ды складаць у копы.

Песцік, да майго здзіўлення, ішоў на працу спяшаючыся, наперадзе ўсіх. Ён быў апрануты ў белы палатняны касцюм, на галаве — саламяны капялюш, на нагах — новая туфлі. Каб не граблі і вілы, што цяжэлі ў яго на плячах, можна было падумаць: чалавек сабраўся ў госці або на пагулянку.

Мікола ЛУПСЯКОЎ

# Застаўся

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага

турботаў хапае, але ў калгас, дзе атрымаў бы на карову і сена і буракоў, — не ідзе. Жыве, нікому не падначалены.

У вольны час заўсёды на Дняпры, бо лічыць сябе рыбаком, хоць звычайна амаль нічога і не ловіць. З ім пад адным дахам жыве сваячка. Дык ён ававязкова забярэ і схавае яе зарплату, так што дзеўка кленчыць пасля ў яго кожную капейку, як чужую. Песцік — скнара. Гэта ведаюць усе. Нават у чайнай ён умудраецца выпіць, не затраціўши ні капейкі. Падсядзе да кампаніі і пачастуеца.

Спрабавалі ўключыць яго ў жыллёва-будаўнічую брыгаду, сарамацілі, выклікалі нават у сельсавет. Песцік абяцаў, каяўся, але ўсё дарэмна...

\*\*

У канцы чэрвеня пачалася касьба. За два дні выраслі валы сухога сена, потым копы, потым пачалі расці стагі. Мы, адпусканікі, некаторы час таксама працавалі ў лузе. Мы — гэта я, звычайны служачы, настаўнік Цімох Глінскі, шахцёр з Данбаса Антон Дубровін, студэнт, малады хлопец Паўлік Спрыданаў і... Лявон Песцік. Было дзіўна, што Песцік прыйшоў, бо да грамадской працы ён заўсёды неахвочы. А тут сам, як на тую

...Нам паказалі, дзе зграбаць і складаць копы — ад лазовых кустоў у нізіне і ледзь не да самога стану. Спачатку мы толькі зграбалі, а як дайшлі ледзь не да сярэдзіны дзялянкі, шахцёр Дубровін і Песцік началі складаць копы, а зграбаць засталіся толькі мы ўтрох — настаўнік Глінскі, студэнт Паўлік Спрыданаў і я.

Было горача, душна, з непрывычкі ўсё мігцела ўваччу, мы часта прыкладаліся да біблага з вадою, якая заўсёды стаяла недалёка ад нас дзе-небудзь у цяньку. Занятая рупліваю працаю, бо мы яшчэ загадзя дамовіліся на справе даказаць калгаснікам чаго мы вартыя, мы амаль не размаўлялі. Але вось Глінскі, зірніўшы ў той бок, дзе складалі копы шахцёр з Песцікам, спыніўся, выцер рукавом з твару пот, усміхнуўся і сказаў:

— Вы зірніце, як ён стараецца, гэты чорт, гэты Песцік! Лепей за ўсіх нас працуе! І сам на луг напрасіўся і занятак свой кінуў, а я ведаю, што ў яго цэлая паветка нарыхтаванай лазы пад кошыкі. З чаго б гэта? Няўжо чалавек і сапраўды вось такі як ёсьць — наш! А бадай бы яно было так заўсёды — гэта ж ён аб калгасным больш, як аб сваім турбуюцца!

Песцік завіхався. Ссунуўшы на патыліцу капялюш, ён лоўка падчэпліваў віламі сена, амаль подбегам імчаліўся да копы, скідаваў, узмахнуўшы рукамі, прыбіваў віламі — і зноў спяшаўся да вала. Шахцёр ледзь паспіяваш за ім.

Мы ўсе ўтрох нейкі час пазіралі на гэтае ліхаманкае спаборніцтва; Паўлік, уздыхнуўшы, сказаў:

— Хітры Песцік. Ён ведае, што Антон не любіць яго, і таму стараецца...

— Не, не таму, — рапушча сказаў Глінскі. — Проста мы, можа, не ўмеем заўважаць за людзьмі добра. Добра працуе Пес-



цік. Зноў жа: узяць хоць бы яго адзенне. Здаўна, спакон веку, праца ў лузе — гэта як бы свята, хоць яна і цяжкая. Песцік пэўна добра адчувае гэта, калі так прыбраўся!

Паўлік пырснуў нечакана смехам.

— Адчу-увас! — працягнуў ён. — Як жа, чакайце! Каб ён адчуваў, дык не цягнула б яго на лягчайшае!

— Ну, гэта ты залішне, Паўлік, — лагодна сказаў Глінскі, у якога, відаць, пачалі мяніцца адносіны да Песціка.

Але Паўлік не суняўся:

— Дзе лягчайшае — там і Песцік. І працаўца ён не любіць! Ён любіць працаўца там, дзе выгадна. І я не веру, каб гэты ваш Песцік стараўся так з добра. Ён нешта задумаў — гэты гі-

Буду разам з імі векі векаваці.  
Box!..»

Гэта заспявала маладая, зграбная жанчына Валя Панізовіч. Яна сядзела пры вогнішчы наперадзе ўсіх, залацістыя водбліскі гулялі па яе і без таго ружовых шчоках, па кучараўых валасах, узблісквалі ў вялікіх вачах. Валя Панізовіч карыстаецца павагай, яе шануюць у калгасе. Тры гады назад здарылася няшчасце — у Валі памёр муж, пакінуўшы ёй двое дзяцей. Жанчына з дня ў дзень пачала працаўца ў калгасе; паводзіць сябе сціпла, на пагулянках трymаеца гурту — бацца, каб не сказаў пасля чаго лішняга. Многія хлопцы заглядваюцца на Валю, але ажаніца не адважваюцца. Сватаўся да яе аднойчы пажылы ўдавец, але Валя, жанчына зусім яшчэ дзяячага ўзросту, замуж за яго не пайшла. Была пацішэла на нейкі час, засумавала, а потым махнула на ўсё рукой, і вось ужо зноў загучаў у гурце яе голас.

Змораныя, мы стаім непадалёк ад будана, пазіраем на дзяўчат, на Валю Панізовіч.

— Спацы! Трэба ісці спацы, — кажа Глінскі. — Заўтра ж на працу ледзь золак!

— Як хочаце, а я — туды! — заяўляе раптам Песцік і шпарка ідзе да таго вогнішча, дзе дзяўчата.

— І я таксама! — пазяхаючи, кажа Паўлік.

Мы застаемся ўтрох. Забіраемся ў будан, кладземся на сена, накрываемся хто чым. Шум, гоман ля вогнішча не сціхаюць. Перагукваюцца дзеркалы, конікі спываюць свае бясконцыя песні. Ноч душная, гарачая; я, змoranы, на здзіўленне самому сабе, не могу заснуць. Думкі не даюць спакою. Успаміна ўесь сённяшні дзень, мільганне пярэстых хусцінак перад вачыма, потым Валю Панізовіч ля вогнішча. Міжволі жаласлівасць да яе закрадаецца ў маю душу. Чым больш я думаю, тым больш мне робіцца шкада яе. Усё ж незайдросны лёс — застацца ў такіх гадах без мужа! Але ж... не век жа ёй жыць адной. Трапіцца добры чалавек, пакахаюць адзін аднаго, згуляюць яшчэ вяселле. Можа нават і хлопец знойдзеца — аднагодак. Хіба ж мала бывае такога? Хіба ж гэта рэдкасць, калі малады хлопец жэніцца з жанчынай, у якой ёсьць дзеци? А Валя — чалавек строгі, сур'ёзны...

Я ўзяў пінжал, выбраўся з будана і пайшоў з пінжалом у руках у луг. Ля вогнішча яшчэ сядзела моладь, там яшчэ плыла гаворка. Блізка за буданамі хадзілі стрыножаныя коні, хрумстали траву. Буйная раса сыпалася мне на ногі. Блізка была толькі адна капа. Я сеў пад яе з ценявога боку — каб водбліскі вогнішча не падалі на мяне — і накрыўся пінжалом. Вецер асвяжыў мяне. Думкі паспакайнелі. Змoranасць, нарэшце, пачала браць сваё, і я задрамаў.

Мяне абудзілі нечыяя крокі, а потым ціхія галасы ў цемры. Нейкія людзі падыходзілі да капы.

Я амаль бессвядома сцішыўся, прытуліўшыся да сена.

— Ну і што ж ты такое вельмі важнае хочаш мне сказаць? — раптам пачуў я з другога боку капы жаночы голас. — І чаму абавязкова адзін на адзін?

— Каб не бачылі, — адказаў мужчына. — Палохатца табе няма чаго — я чалавек спакойны. А тым часам, як убачаць, што я з табою гаварыў, — пачнүць усякае плявузаць. Табе ж лепей. Я пра цябе турбуюся.

— Што табе ад мяне трэба?

— Я ўсё з тым жа: выходзь за мяне замуж. Ты сказала пачакаць год — я чакаў. Каб я не кахаў цябе, дык забыўся б. Ну?

Запанавала цішыня. Я зразумеў: цяпер мне ўжо нельга падніцца. Хочаш не хочаш, а трэба сядзець. А калі яны пярайдуць на гэты бок, дык давядзеца яшчэ і прытварыцца, што сплю.

Зноў пачуўся голас:

— Сама падумай: у мяне дом, двор, гаспадарка. Усё ёсьць. Ты прыйдзеш не ў пустыя сцены. І віратка будзе, і абутик — валёнкі, боты, чаравікі — усё, што табе захочацца. Карова ёсьць, а сена я заўсёды дастану. Ты будзеш гаспадыняй. Я табе аддам усё — гроши, ключы, буду хадзіць перад табою на пятках — чуеш? Ну, працы па гаспадарцы дзе яе няма, сама разумееш... Хіба ж я вінаваты, што жонка скруцілася і пайшла да другога? Сярод жанчын таксама ўсякія бываюць.

Я рот разявіў ад здзіўлення. Я пазнаў абедвух. Гэта гаварыў Лявон Песцік, а з ім была Валя Панізовіч, тая самая Валя, якая нядаўна так хораша спявала ля вогнішча. Мне міжволі ўспоміналася спрэчка студэнта з настаўнікам, і ў маёй галаве адразу ўспыхнула здагадка: дык вось чаму гэты Песцік прыстроїўся да нас з віламі і граблямі, вось чаму, прыгожа апрануты, ён так завіхайся сёння на працы. Аднак — правільна сказаў Паўлік Спрыданаў. І тут уласны разлік узяў над чалавекам верх.

— Ну, дык згаджайся! Кажы — чаго ты?

— Не, — раптам сказала Валя. Памаўчала і дадала: — Не! Не пайду за цябе замуж!



цаль. І касцюм нездарма апрануў. Я ўпэўнены ў гэтym! Чакайце — я вам дакажу яшчэ!

Мы зноў пачалі зграбаць сена.

Надыходзіў вечар, апускалася сонца, наплываў змрок, заціхала праца ў лузе. Затрэнъкалі дзеркалы, быццам заскардзіліся, што вось ужо няма высокай травы, у якой так зручна было хавацца, ярчай успыхнула вогнішча на стане, і паплыў угороу чорны дым. Агонь асвятляў людзей, што ўжо вярнуліся з лугу да стану.

Мы ішлі гуртам, цяжка ступаючи. Песцік, ідуцы апошнім, сказаў:

— Вось гэта папрацавалі! Вось гэта папацелі!

Перад станам ён раптам вырваўся наперад, пайшоў першым. Ля вогнішча было найбольш дзяўчат і жанчын. Песцік яшчэ здалёк крикнуў:

— Прыймайце папаўненнне! Вяду брыгаду, — і, зняўшы з галаўы каплялю, ветліва памахаў ім у паветры.

Ля стану было два вогнішчы. Пасля вячэры ля таго, што расклалі на шырокім узгорку, сабраліся хлопцы і дзяўчаты. Заціхала гамонка ля буданоў і ў буданах, пажылыя, сямейныя людзі: клаціся спацы, а ля вогнішча ўсё яшчэ чутны был, галасы ды смех. Потым ласкавы жаночы голас зацягнуў песню:

А чаму ж ты, дзеванька, глядзіш так нявесела?  
А чаму ж ты, дзеванька, галоўку павесіла?  
Ты паслушай любага, ты паслушай Янку,  
Ён просіць, упрошвае ісці на пагулянку.  
«Не пайду я з Янкам, не пайду з Рыгорам,  
Буду вольнай птушкай над зялёным борам!  
Не пайду ад таткі, не пайду ад маці

— Чаму? — запытався Песцік.

— Таму, што ты не хочаш адмовіца ад сваіх звычак. А я хачу працеваць з мужам разам. І ў полі, і на ферме, і на лузе. Плячо ў плячо. Ён зарабіў і я зарабіла. А ты жывеш іначай. Свяячку тримаеш? Яна працуе на цагельным заводзе, і ты забіраеш у яе зарплату. Абіраеш сірату.

— Дык жа яна жыве на ўсім гатовым. Я яе змалку на свеце тримаю. Дый, як ёй замуж, — хіба ж я ёй не дам? Сваё яна ў мяне возьме.

— Не, не згодная.

Зноў усталівалася даўкая цішыня. Мне здавалася, што вось зараз Лявон Песцік пачне раскайвацца. Ён добрасумленна признаецца, што жыве не так, як трэба, што жыць так нельга, што ён цяпер пачне будаваць інакшы, новае жыццё — жыццё, якога варта каханая ім жанчына. А прыгожая, з задумлівымі вялікімі вачымі Валя хоча толькі такога жыцця! — яна чакае такіх слоў.

Але... Песцік маўчаў. Зашамацела сена — гэта ён, відаць, да-крануўся да капы. Потым пачуўся яго голас:

— Дык гэта ты назаўсёды?

Голас здаўся мне жаласным, як бы надтрэнутым.

Валя нічога не адказала.

— Назаўсёды? — зноў запытався ён з нейкай надзеяй.

— Назаўсёды, — раптам цвёрда адказала яна. — Каб гэта ты пачаў жыць іначай — я яшчэ падумала б. А чаго ж! Чалавек ты

нядрэнны. І па гадах — самая мне пара. А так — жыцця не будзе. Вось апошніяе маё слова.

— А калі я зажыву іначай? — запытався Песцік.

— Тады інакшая будзе і размова. Ну, бывай! Вунь ужо на золак бярэцца!

— Бывай, — сказаў ён, і яны пайшлі — Валя да буданоў на-лева, а Песцік — правей.

...Прачнуўся я ад штуршкоў — нехта з сілаю цягаў мяне за ногі. Я вылез з-пад капы. Было ўжо светла, усход палымнеў вось-вось павінна было ўзысці сонца. Ля капы на каленях стаяў Паўлік Спрыдонаў.

— Ну ж і забраўся! — сказаў ён. — Я цябе ледзь знайшоў. Хадзем хутчэй косы насаджваць. Пакуль раса — па нізінах ка-сіць будзем.

— А дзе Песцік?

— Там, ля буданоў.

— А я думаў, што ён ужо ўцёк.

— Не. Касу сабе выбірае.

Я падышоў да буданоў і не пазнаў Песціка. Відаць было, што яму вельмі цяжка. Ён стаяў пачарнелы, з запалымі шокамі, молатам насаджваў касу, і ў вачах яго свяцілася незнаёмая мне рашучасць.

«Аднак, ён і сапраўды вельмі моцна кахае яе, — міжволі падумалася мне, — калі застаўся».

## За Лоцістая мяцеліца

Лукомль. Вёска з гэтай паэтычнай назвай, дзе на кожным кроку пачуеш легенду, неяк нечакана высокава з-за ўзорка і цягнецца по-тym далёка-далёка па лагчыне, а там ізноў чапляецца за кожны пагорак. Вёска разгараціла сябе невялікай рабулкай на дзве часткі і толькі там, на ўскрайне, быццам усталі на дыбачкі, каб паглядзецца ў спакойную сінь азёрнай вады.

Сюды, у гэтую вёску, і тримаў кірунак наш аўтобус. Мы ехалі да пасечніка-чаліара. Не, не да таго старога, барадатага, якім заўсёды малююць пасечніка і якія на самай справе толькі і займаюцца гэтай рамантычнай работай. Не, не да таго. Хоць да гэтага і барадатага прыяджаюць, каб павучыцца, як весці чалінную гаспадарку, каб пераняць штосьці новае, цікавае.

Пасечніку крыху больш за дваццаць. І завуць яго — Ніна Ляшкевіч.

Так, гэта пра яе ў раёне гавораць, што пасеку зрабіла ўзорнай, дабілася таго, што чолы далі саўгасу вялікі прыбытак... Адным словам, аўтобус тримаў кірунак да

чалавека, якога добра ведалі ў раёне.

Шукайце толькі на пасечы! Дома вы яе ніколі не застанеце! Суткамі там пра-падае, — так і сказалі ў раёне камсамола.

І вось пасека. Чатыры доўгія рады домікаў цягнуцца ўздоўж барвова-зялёной сцяны заасніку. Крыху далей сад прыветна ківае галінамі. І вакол, быццам мяцеліца, кружацца руплівия чолы.

Сярод гэтай чалінай мяцеліцы ходзіць яна. Невысокага росту, з падвязанымі хусцінкамі валасамі, яна мернымі крокамі ходзіць ад аднаго вулля да другога, чуйна прыслухоўваецца да кожнага шуму ў чалінай сям'і, стаўці падкормку, і зноў... да другога чалінага рою. Сем'я жа шмат, больш пяцідзесяці. За дзень патрэбна абысці іх не адзін раз. Спакойная, хоць і клапатлівая работа... Але так здаецца толькі на першы погляд. Здараецца, і тут бываюць патрэбныя моцныя нерви. І вытрымка.

...Ніна са злосцю грымунала дзвярыма саўгаснай канторы. Ішла, не разбіраючы

дарогі, не падымаючы гала-вы ад зямлі. А ў вушах гу-чалі яшчэ слова дырэктора саўгаса Івана Васільевіча Панчанкі.

— Няма ў мяне грошай на твае фантазіі. І так колькі іх уклалі на тваю пасеку, карысці...

Дырэктар быў, напэўна, не ў гуморы і адразу ж, калі Ніна загаварыла пра новыя сродкі, якія, на яе погляд, патрэбна было адпусціць для пасекі, накінуўся на яе...

«І як не разумее, — быццам працягваючы спрэчку з дырэктарам, думала Ніна. — Не дагледзім чол, які з іх можа быць прыбытак. І хваробы розныя пойдуць, і мёду збяром — кот напла-каў...»

Гэта яна і гаварыла дырэктуру. Даказвала, што пры добрым доглядзе ад кожнай чалінай сям'і можна ў першы ж год 30 кілаграмаў мёду атрымаць, што затраты, якія былі адпушчаны на пасеку, адразу ж акупіцца.

Атара саўгаса «Авангард» Бялыніцкага раёна. Сёлета саўгас атрымае ад авечка-гадоўлі вялікі прыбытак.

Фота Н. Жалудовіча.

Але дырэктар не хацеў да-ваць новых сродкаў. І Ніна, расчырванелая ад спрэчкі, злосная, бразнула дзвярыма канторы.

— І ў каго толькі ты та-кая ўдалася, — лагодна ўшчу-вала Ніну дома маці. — З гэ-тай пасекай колькі білася, каб арганізавалі... Што та-бе — больш за ўсіх трэба?..

Яшчэ б доўга, напэўна, гаварыла маці, але на сэрцы ў Ніны, як кажуць, і так кошкі скрэблі, і яна, коратка кінуўшы: — Мне часу ня-ма! На пасеку трэба ісці! — хуценька выбегла з хаты.

Да пасекі ад дому некалькі кіламетраў. Пакуль прой-дзеш гэтыя кіламетры, чаго толькі не перадумаеш.

Паваяваль за чол, за пасеку давялося шмат. І на розных сходах, нарадах вы-ступала:

— Хіба наш саўгас такі бедны, што мы не можам пойміць?

Але Іван Васільевіч ці адмоўчваўся, ці гаварыў:



— Яшчэ той час не надышоў.

Другі б на месцы Ніны даўно здаўся. Перайшоў на іншую работу ці пераехаў у іншы саўгас ці калгас.

Праўда, і ў яе была такая думка: кінуць усё і падехаць. Адразу ж, як прыехала сюды, у саўгас. Як і казала маці, пра набыццё чпол тут і не думалі, саду таксама было ўсяго гектараў дзесяць. І тады з'явілася ў Ніны здрадлівая думка: «Няўжо прыйдзецца ехаць адсюль?» Але, як надакучлівага слепня, адгнала яе.

І яна прыйшла тады ў кантру саўгаса да дырэктара Івана Васілевіча Панчанкі.

— У вёску Рудніцу пойдзеш садаводам? Там ёсьць гектараў пятнаццаць саду,— прапанаваў ёй дырэктар.

І Ляшкевіч згадзілася, хоць ведала тую вёску Рудніцу і той сад, пра які гаварыў Іван Васілевіч. Сад, што быў больш падобны на мала дагледжаны лес. Ды яно і вядома, усяму догляд патрэбен: тады будзе і добры сад, яблыні і груши пладавітыя будуць. Было б толькі жаданне...

А такое жаданне ў Ніны Ляшкевіч было. І не толькі яно, а прага да работы, настырнае жаданне ўквеціць родную зямлю новымі садамі. Знайшліся і памочнікі. Разам з моладдзю саўгаса разбілі новыя гектары пад сад, саджалі саджанцы.

Так непрыкметна за клопатамі і турботамі праходзіла першая восень яе жыцця ў саўгасе «Лукомльскі».

І калі зіма накінула на

землю белы абрус, сад было не пазнаць. Роўнымі радамі стаялі маладыя дрэўцы; падрэзаныя, падчышчаныя, савіта выглядалі старыя яблыні і груши.

Надышла бурная, сонечная вясна. У белую кіпень апрачуўся малады сад. І цяпер у ім Ніна хадзіла не адна. Чалавек восем юнакоў і дзяўчат згадзіліся вучыцца ў Ніны садоўніцтву. Гэта былі выпускнікі мясцовай школы. Вось і перадавала ім Ніна свае веды. Хадзіла па садзе, не-не, ды і думала: «Эх, каб яшчэ і чполак сюды. І прыгожа было б і выгадна...» І настаяла на сваім. Каля паўсотні вулляў прымасцілася неўзабаве ля садоў.

Гэта была радасць Ніны, яе ўцеха. Сюды і шыбавала цяпер, не разбіраючи дарогі, дзяўчына.

А з галавы ўсё не выходзіла спрэчка з дырэктарам саўгаса, гучалі ў вушах слова маці.

«Нічога, даб'юся свайго,— падумала.— Дабілася ж, што і грэчку тут пасеялі, і домік на пасецы пабудавалі... Даб'юся, што і прыбытак чполы дадуць...»

І як думала Ніна, дабілася-такі свайго. Праўда, не адразу...

\*\*

...Наш аўтобус браў кірунок назад у раён, у Чашнікі. Мы ехалі пад уражаннем супстрэчы з гэтай шэрвакай дзяўчынай, пад уражаннем яе ўлюбёнасці ў сваю справу.

А. АСТРЭЙКА,  
Я. КАПУСЦІН.

Віцебская вобласць.

## НОВЫЯ КНІГІ

ЯНКА БРЫЛЬ. ЖМЕНЯ СОНЕЧНЫХ ПРОМНЯУ. У кожнага пісьменніка, апрача кніг, якія вядомы чытачу, ёсьць яшчэ навыкарыстаныя запасы назіранняў і думак, накідуў у блакнотах і запісных кніжках. Гэта — як кладоўка, у якой ён час ад часу наводзіць рэзвізію: што дадае, а што забірае, каб уключыць у новы твор. Кладоўка гэта папаўняецца бесперастанку.

Як жака сам аўтар у прадмове да кнігі, з гэтых лісткоў ён прапануе ўваже чытачу сваё захапленне прыродай, жыццём, Чалавекам, сваю любоў, нянавісцю і смуткам, усмешкі і роздум.

Кніга разбіта на пяць раздзелаў: Прывода, Людзі, Служэнне, Усмешкі, Дзеци. Агульнае, што стасуецца да ўсіх раздзелаў, — гэта лірызм і пазізія.

ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ, ЛІРЫКА. У новую кнігу Э. Агніцвет увайшлі вершы, напісаныя за апошнія чатыры гады. Пра нашых сучаснікаў, пра людзей, якія змагаюцца супраць абыяканасці, эгаізму і мяшчанства, пра прыгажосць беларускай прыроды, пра канханне — піша паетэса,

Пасля паездкі ва Узбекістан з'явіўся

цыкл вершаў «Узбекскія матывы». Вялікі цыкл «Там, дзе горы Балкани», навягны падарожкам у Балгарью, раскрывае тэму дружбы паміж народамі.

ЛЕАНІД ГАУРЫЛКІН. ПРАШУ ЗВОЛЬНІЦЬ МЯНЕ. Кніга складаецца з дзвюх аповесцей: «Прашу звольніць мяне» і «Каця». Героі першай аповесці — маладыя людзі. Пра тое, як яны ўступаюць у жыццё, ствараюць сям'ю, расказвае аўтар. У цэнтры аповесці — супрацоўнік адной з абласных тэлестудый Мікола Бароніч. Яго не задавальняе работа на студыі, ён пераконваецца, што яго прызванне не тут. Адбываецца канфлікт з жонкай. З цягам часу Мікола зразумеў, што яго сапраўдны сябрася, а хто не...

Выкryццё сентантаў, барацьба з рэлігійнымі забабонамі за выратаванне маладой жанчыны, чалавека наялёгнага лёсу — тэма аповесці «Каця». Кацю хоць засягнуць у сваю секту баптысты, але сапраўдныя савецкія людзі памагаюць маладой жанчыне парваць з баптыстамі і пайсці па правільнай дарозе.

ВАСІЛЬ БЫКАЎ. АДНА НОЧ. У гэту невялічную кніжку ўваходзяць тры апавяданні («Адна ночь», «Чацвёртая няўдача», «Хлебны акраец») і маленькая аповесць «Пастка».

«Гэта не прыгожае апісанне незвычайных подзвігаў бясстрашных асіл-

Эдзі АГНЯЦВЕТ

З новай кнігі вершаў „Лірыка“

## ЁСЦЬ РОЗНЫЯ СЛОВЫ...

Ёсць розныя слова  
У запасе людскім:  
Адно, як набат,  
Заклікае да бою,  
Маланкай ліловай  
Аблаліць другое  
І след пакідае  
У сэрцы тваім.  
Ёсць ціхае слова,  
Як шолах травы,  
І слова — змагар —  
Ненавіснік старога.  
А ёсць раўнадушнае  
Слова «нічога» —  
Хоць тлее, а мае  
Чамусыці права!  
Ты ходзіш шчаслівы  
Па Мінску сваім —  
Па ім зажурыўся  
На дальніх дарогах.  
А хтось пазяхае:

— Ваш горад! Нічога...—  
Пенснэ працірае  
Павольна пры тым.  
... Жыве па суседству  
Са мною  
мастак —  
Шукальнік, рамантык,  
Ён вечна ў трывогах.  
Зірне мешчанін:  
«А карцінкі  
м.., нічога...»  
І пойдзе, як важны,  
Надзьмыты гусак.  
«Нічога, нічога...»  
О, як не цярплю  
Вачэй раўнадушных  
І сэрцаў халодных!  
Бо свет разнастайны,  
Прырабны і родны,  
Нібыта ў маленстве  
Я прагна люблю!

## НЯВЕСТА

Над гарачай хусцінкай  
чырвонай  
Пурпуроў ўзвіваецца сцяя.  
Кранаўшчыца з высокага трона  
Аглядзе свой шчодры пасаг.

Але ѿплыя вочы ўвабралі  
Усю, з адценнямі рознымі,  
сінь —

Там і неба,  
і вецер,  
і хвалі —

Беларусі ўсёй далячынъ.

Нават дзёрзкія зухі — і тыя  
У гэты сіні трапляюць палон.  
Кожным ранкам лісты заказныя  
Ей прыносіць юнак-паштальён.

Ды нявесце чамусы сумнавата,  
Мабыць, іншыя вабяць агні:  
Выглядае, відаць, касманаўта  
З рамантычнай сваёй вышыні.

каў, гэта — некалькі будняў вайны, маленькі кропель вайны ў неабсяжным моры барацьбы, якое да краёў было поўна тады і людской крыві і людскіх слёз. І калі гэта спроба аўтара адгукнецца ў чытачу хвілінаю шчырага хвалявання, дын мэту выдання кнігі можна лічыць дасягнутай», — так сам аўтар вызначае мэту выдання сваёй новай кнігі.

А. КУЛІШ

Эдзі  
АГНЯЦВЕТ  
Лірыка



# АДНАКЛАСНІЦА

Нядайна я наведаў родныя мясціны. Ужо адвячоркам наважыў завітаць у суседнюю вёску Матырана. Там—цэнтр саўгаса, там—бібліятэка, дзе працуе мяя колішняя аднакласніца Таіса Грынь.

Я не мог паехаць, не зайдоўшы ў бібліятэку. «А чаму не мог?—пытаўся я ў сябе цяпер, ідуць травяністай палівой сцяжынкай.—Чаму? У чым тут справа? Што вядзе цябе ў Матырана? Пачуццё нейкага абавязку? Візіт ветлівасці? Ці нешта іншае? Так, нешта іншае. Хутчэй за ўсё—пачуццё ўдзячнасці і павагі. І твой візіт—візіт ўдзячнасці і сяброўскай павагі...»

Па гэтай вось дарозе,—думаў я, аглядаючы засмужанае асеннім адвячоркам наваколле,—мы хадзілі разам у школу. Колькі нас тады было, аднакласнікаў? Принамсі, яшчэ некалькі чалавек, апрача мяне і Таісы. Усе мы, пасля школы, разышліся, раз'ехаліся—хто куды. Як бы там ні было, а мы пакінулі родныя мясціны, родную вёску. І мы цяпер завітваем сюды толькі ўжо рады ў гады—як гості. А Таіса—не. Вось не паехала адсюль—і ўсё. Магла паехаць—і не паехала. Засталася вернай гэтай вось дарозе, па якой хадзілі ў школу, родной вёсцы, тым людзям, якіх ведала з дзяцінства. Яна стала бібліятэкарём і працуе непасрэдна для іх, сваіх аднавяскоўцаў, сваіх землякоў, для іх і сярод іх. Ім яна гаво-

рыць з дня ў дзень: «Вазьміце вось гэтую кнігу. Раю ўзяць, вельмі цікавая». Іх яна запрашае: «Прывезла новыя кнігі, прыходзьце». Іх яна, калі трэба, дакарае: «Як жа гэта вы жыць можаце, калі не бераце кнігі ў рукі». Іх яна заклікае: «Чытайце!» Яна—гаворыць, яна—запрашае, прашануе, пераконвае, агітуе. Яна сея на роднай глебе «разумнае, добрае, вечнае...»

Я думаў па дарозе пра сваю былую аднакласніцу і адчуваў, як у душы варушыцца добрая зайдзрасць да яе, да той справы, якую яна робіць. І ў гэты момант я ясна зразумеў, чаму і сёння, як заўсёды, я не мог не зайсці ў бібліятэку. Я павінен быў—калі не ў словах, дык у думках—сказаць ёй дзякую. Сказаць і ад свайго імя і ад імя ўсіх колішніх аднакласнікаў, якія развіталіся некалі з роднымі мясцінамі і прыязджаюць сюды толькі як гості...

Ад маёй вёсачкі да Матырана якой-небудзь паўгадзіны хады. Я і не заўважыў, як прыйшоў. Дарога прывяла праста да бібліятэкі. Пакой, на дзвярах якога вісела акуратна зробленая шыльдачка з раскладам работы бібліятэкі, быў замкнуты. У другім, больш прасторным пакой, які, як я здагадаўся, служыў і ў якасці глядзельнай залы і ў якасці клуба ўвогуле, панавала ажыўленне, гучалі хлапечыя галасы. Закончыўся працоўны дзень, і хлопцы прыйшлі адпачыць. Адны гулялі ў шахматы, другія гарталі часопісы, трэція праста размаўлялі, жартавалі. На маё пытанне, дзе бібліятэкар,

## ДЛЯ ВЕРЮЧЫХ І НЯВЕРЮЧЫХ

Выдавецтва «Беларусь» у гэтым годзе выпусціла звыш дзесяці кніг і брашур, якія выкryваюць рэлігійныя дурманы. З вялікай цікавасцю чытаецца брашур П. Удавічэнкі «Чаму вучачы ве-руючага ў сектах». Аўтар вельмі ўдала, на шматлікіх канкрэтных прыкладах і фактах, якія і пераканаўчы выкryвае антагуманізм і амаральную сутнасць баптыстаў, развенчвае іх рэакцыйныя погляды на працу, абавязак і сэнс жыцця людзей.

Бацька-баптыст з калгаса «Беларусь» Брэсцкага раёна зрабіў замах на свайго 14-гадовага сына Сашу толькі за тое, што ён адмовіўся наведаць малітоўны дом. Сашу, які сцянаў крываю, даставілі ў Брэсцкую абласную бальніцу, дзе яму пасля ўпартай і працяглай барацьбы ўрачы выратавалі жыццё.

Падобныя ліхадзеяўствы, аказваеца, не супярэчаць хрысціянскому гуманізму: яны ж робяцца з-за любі да Бога. Гэта зручная лазейка—спасылка на любоў да Бога—дазваляе «багалюбцам» рабіць страшныя злачынствы. Пра гэта добра сказаў французскі філософ-матэрыяліст Поль Гольбах. «Прапануйце любому разумнаму

чалавеку, — пісаў ён, — забіць іншага чалавека, перагрызі горла сябру—вы убачыце, што ён адступіць ад вас у жаху. Прапануйце ж ліхадзеяўства святошы... Панажыце яму раскрытыя нябесы і Бога, які гатовы ўянічаць яго мужнасць. І зараз жа самыя жахлівія злачынствы здадуцца яму законнымі» (П. Гольбах, Галерэя святых).

Адурманеная сектанцімі вожакамі дваццаціпяцігадовая Эмілія Г. з Марліўскай вобласці, уступіўшы ў секту, неўзабаве адмовілася ад свайго груднога дзіцяці, развялася з мужам-атэістам, парвала адносіны з блізкімі ёй людзьмі. Паводле яе слоў, яна выраклася блізкіх, каб аддаць усю сваю любоў Богу.

З захапленнем прачытаюць брашuru Г. Мярэлова «У пошуках выратавання». Яе аўтар на падставе архіўных дакументаў і фактаў з жыцця праваслаўнага духавенства рэспублікі паказаў непрыгядныя дзеянні «святых айцоў», якія, дзеля духоўнага атручання людзей рэлігійнай ідэалогіі, мічым не грэбуюць і дбаюць толькі аб тым, каб павялічыць свае прыбыткі.

Служыцелі культуры, прызнаючы аслабленне веры ў Бога, ліхаманкаў шукаюць новыя спосабы ўздзейння на свядомасць веруючых. Яны прыстасоўваюць рэлігію да сучасных умоў.

У брашуры чытач знайдзе шмат цікавых фактаў, прынадаў, якія раскрываюць ханжства і крывадушнасць

чаркоўнікаў. Брашура, безумоўна, з'явіца добрым памочнікам атэісту у іх работе.


Не менш цікавая і брашура Г. Мартыросава «Браты ва Хрысцех без масак». У ёй гаворыцца аб дзейнасці сектантаў у заходніх абласцях Беларусі. Аўтар, выкладчык Гродзенскага педінстытута, ускрывае прычыны ўзнікнення і распаўсюджання рэлігійнага сектанцтва, а таксама выкryвае ўсякага рода хітрыні сектанцікіх актыўістаў, развенчвае рэакцыйную сутнасць іх вучэння.

У брашуре значнае месца адведзена крытыцы сектанцай ідэалогіі і маралі, паказуя таго, якую шкоду сектанцтва наносіць людзям, асабліва дзесятам, юнацтву.

Звязтае на сябе ўвагу і кніга «Адказы на пытанні веруючых». Яе напісалі былы магістр багаслоўя, прафесар Ленінградскай праваслаўнай духоўнай акадэміі, а цяпер супрацоўнік Ленінградскага музея гісторыі рэлігіі і атэізму А. Осіпаў, навуковыя супрацоўнікі В. Моланаў і А. Камароў.

Добрая брашура Д. Бялянкага «Антагуманічнасць рэлігійных абрадаў». Тут паказана, якую шкоду і якія хваробы прыносяць гэтыя абрады.

А. КАЗЛОУ



хлопцы адказалі, што яна або ў полі, або на ферме. Бялявы, што гартаў часопіс, растлумачыў:

— Мабыць, гутарку праводзіць ці газету чытае. Яна так часта робіць, калі выдае кнігі і мае час.

Я рашыў пачакаць, агледзеўся. У бібліятэцы быў узорны парадак. Адна вітрына, другая. Любоўна, з густам аформленымі стэндамі. Падабрана літаратура для розных «күткоў». А вось насценная газета, якая, як мне казалі, выпускаецца пры самым актыўным удзеле Т. Грынь. На апошній калонцы газеты змешчаны дасціпныя, вострыя вершы, дзе высмейваліся нядбайніцы і бюрократызм. (Аўтарам іх, як я потым даведаўся, была зноў-такі яна, Таіса).

Чытай насценную газету, аглядаўся, прыслухоўваўся да хлапечных галасоў, і было радасна, што з'явілася, наўрэшце, у вёсцы культурная ўстанова і ў ёй вось такая старанная, добрая гаспадыня. Я ведаў усю гісторыю адкрыцца бібліятэкі. Быў некалі ў Матыране на ўвесь калгас (тады яшчэ тут быў калгас) невялікі клубік. Ды ён мясціўся ў такім старым, лядашчым памышканні, што прыйшлося яго закрыць. Стары закрылі, а новага не было, і на ўвесь калгас заставалася па сутнасці толькі адна невялічкая хата-читальня, што тулілася недзе на ўскрайне калгаса, у вёсцы Караевічы. Працавала ў ёй Таіса. Марыла разам з калгаснай моладдзю, што адкрыць ці клуб, ці сапраўдную бібліятэку. І калі даведалася, што вырашана адкрыць у Матыране бібліятэку, тут жа ўзялася за справу. Колькі паходзіла, пабегала, патурбавалася, каб хутчэй перавезці з Лепеля фінскі домік, выдзелены пад культустанову, каб хутчэй сабраць яго! Ледзь не кожны дзень ездзіла Таіса ў райцэнтр. Трэба было здабываць розныя матэрыялы — шкло, цвікі, цэглу — дык яна — то ў аддзел культуры, то ў райспажыўсава, то на базу. А потым трэба было шукаць транспарт... Але дабілася свайго. Бібліятэку адкрылі своечасова. Праўда, быў на першым часе няўязкі з абсталяваннем, з палівам, але ёсць гэта не спалохала тады Таісу. І вось — ёсць такая бібліятэка, адна з лепшых у раёне, ёсць куды прыйсці пасля працы хлопцам і дзяўчатам.

Яны, хлопцы, гляджу я, адчуваюць сябе тут вельмі зручна, па-свойску, ім тут падабаецца. Чакаю, прыслухоўваючыся да іх галасоў, бібліятэкара. І вось яна з'яўляецца:

— Добры дзень! Хаця не — добры вечар!  
— Добры вечар!

Таіса ёсць такая ж — валявая, энергічная, з адкрытым, ясным позіркам.

— Была ў полі, — загаварыла яна сваім звонкім, выразным голасам. — Калі ёсць свабодны час, калі не выдаю кнігі — тады іду ў поле, да людзей. Людзі ж працуяць, не вельмі ў іх ёсць час чытаць, нават газеты. Вось і начытаеш ім, навіны раскажаш.

Доўга мы гутарым з Таісай. Яна расказвае мне пра сваіх чытачоў, пра канферэнцыі і вечары, якія праводзіць бібліятэка, пра сваіх «саратнікаў», як яна называе жартаўліва камсамольцаў-актыўістаў, што дапамагаюць ёй, працуяць на перасоўках. Аказваецца, амаль ва ўсіх аддаленых вёсках — у Саснягах, Заружынні, Косцінцы, Сызаўшчыне, Бары — ёсць бібліятэкі-перасоўкі. Кожны калгаснік мае магчымасць узяць і потым абліччя кнігу, не трачычи на гэта шмат часу.

— Знаеш, бібліятэка наша лічыцца адной з лепшых у раёне. — прызнаеца, зардзеўшыся, Таіса.

Я разумею яе радасць, яе гордасць за сваю бібліятэку. Кожны б, будучы на яе месцы, і радаваўся б, і ганарыўся. Столкі зрабіць, пачынаючы з пошуку шкло і цвікоў і канчаючы перасоўкамі!

...Я вяртаюся ў родную вёску — заўтра трэба збірацца ў дарогу. Насустрач мне ідуць з песняй хлопцы і дзяўчаты. Яны ідуць у кіно. Што ў гэты вечар будзе дэмантравацца фільм, я заўважыў па афішы, якая вісела на сцяне бібліятэкі. Ну вось і добра, думаю я, што ёсць бібліятэка, што ёсць кіно, ёсць куды пайсці моладзі. Успамінаю слова, якія толькі што сказала Таіса: «Для таго і живем, каб нешта рабіць, каб быць карыснымі для жыцця, для людзей. Праўда?» «Праўда, — адказаў я ў думках. — Праўда, Таіса. І — дзякую табе!»

Анатоль ВЯРЦІНСКІ

Лепельскі раён,

## ЦЯЖКІ І ГОРДЫ ЛЁС

Гарыць, патрэсвае лу́чына, асвятляючы куток старой хаты. Сагнуўшыся крукам, сядзіць над ка́жушком вясковы кравец Іван Сахненка. Дзень у дзень — шые і шые. Колькі працы ўклаў ужо ў гэты ка́жушок, а за шытво атрымае капейкі...

Расце ў сям'і вясковага краўца дачка Гапа. Крыху падрасла — і служыць пайшала да чэрыкаўскіх багацеяў. Цяжка было: наслала ваду, мыла падлогу...

Потым працавала ў фальварку пана Джапарыдзе. Здзекаваўся стары пан з маладой батрачкі — не стрывала, перайшла ў другі фальварак. Але і тут было нясоладка.

Незадоўга да рэвалюцыі паехала Агапа ў Маскву. Нанялася кухаркай, а потым уладкавала на шакаладную фабрику. На сабе адчула цяжкую працу рабочых, адчула ўсе жахі капиталістычнай эксплуатацыі. Тут сустрэла з вялікай радасцю, як і ўсе работніцы фабрыкі, вестку аб Вялікім Каstryчніку.

Пасля перамогі Каstryчніка яна вярнулася ў родны край. Дапамагала аднавяскому будаваць новае жыццё. Рабочая школа жыцця і гады рэвалюцыі не прыйшли дарма. І як толькі партыя пачала барацьбу за калектывізацыю, Агапа Іванаўна ў ліку першых уступіла ў калгас, што арганізаваўся ў вёсцы Паходавічы, тут выйшла замуж за аднавяскому Федасенку.

Агапа Федасенка рапушча выступала супрацьных, хто перашкаджаў калгаснаму жыццю. Прынцыповасць і настойлівасць гэтай жанчыны высока цанілі аднавяскі. У 1934 годзе калгасныя камуністы і камсамольцы, пры падтрымцы ўсіх калгаснікаў, узніялі на праўленні пытанне аб тым, што для ўмацавання адной з буйнейшых брыгад трэба паставіць брыгадзірам Агапу Федасенку.

— Яе народ паважае,

цэніць, — гаварылі яны, — бо да людзей яна ставіцца з павагай і ўважлівасцю.

Ішоў час. Некалі адстающая брыгада стала адной з лепшых.

Праз некалькі гадоў калгаснікі арцелі «Бальшавік» выбралі брыгадзіра перадавой брыгады Агапу Федасенка старшынёй праўлення. Яны ведалі, што не памыляцца. Агапа Іванаўна і тут зарэкамендавала сябе добрым арганізаторам.

Хутка Федасенка стала членам урада — дэпутатам Вярохонага Савета рэспублікі. У той час яна была ўжо старшынёй Верамееўскага сельскага Савета.

Шырокое кола клопатаў старшыні сельсавета. Тут і клопаты аб клубах, школах, бібліятэках, аб росквіце калгасаў і аб асушэнні балот... І гэта неспакойная жанчына з захапленнем аддалася новай справе.

У першыя дні Вялікай Айчыннай вайны Агапа Іванаўна праводзіла эвакуацыю калгаснага статку, калі ў вёску Верамейкі ўварваліся нечаканы фашисты. Здраднікі адразу назвалі гітлероўцамі імя дэпутата Вярохонага Савета Агапы Федасенка.

...Свой смяротны час слáўная дачка беларускага народа Агапа Іванаўна Федасенка сустрэла ў акоўліцы вёскі Верамейкі. Яна чула, як плачуць ледзеці. Але ішла на смерць гэтак жа цвёрда, як і жыла. Яна рапушча адмоўлілася служыць ворагу.

Аўтаматнай чаргой скасілі яе фашисты... Можна забіць чалавека, можна яго расстрэляць, але нельга забіць добрую памяць народа аб ім. Архіўныя дакументы, успаміны многіх людзей, якія ведалі Агапу Федасенку, дапамаглі аднавіць светлае аблічча гэтай цудоўнай савецкай жанчыны.

М. МЕЛЬНІКАЎ,  
дирэктар краязнаўчага  
музея ў г. Крычаве.

# „НАВУЧЫЦЕ КАХАЦЬ!”

Пытанне пастаўлена рубам: «Што таёкое каханне і ці існуе яно наогул? Адкахы, дарагая рэдакцыя!...» Бедная рэдакцыя! Каб жа ведала ты ўсё на свеце і ўмела адказваць на любыя, нават на такія пытанні! Як добра было б і табе і твайм чытачам. Але ж працуць у тваіх сценах звычайнія жывыя людзі, якім часам і самім нялёгка ва ўсім добра разабрацца, асабліва ў такіх тонкіх рэчах, як каханне.

А Галіна Шынкарэнка чакае адказу. Сяброўкі ўпашнаважылі яе напісаць у рэдакцыю пісьмо і высытліць такія праблемы: ці можна кахаць хлопца, калі ён невысокага росту, ніжэйшы за дзяўчыну? А як быць, калі хлопец непрыгожы? Ці калі ў яго нос не такі, як хацелася б? І галоўнае — што такое каханне і ці існуе яно наогул?

Не, мілыя дзяўчынкі з Багушэўска, пашкадуйце, спытайце што-небудзь прасцейшае. Слова гонару, не ведаю, што тады рабіць, калі хлопец не ўдаўся ростам ці носам не выйшаў. Я думаю, тады лепш за ўсё кіравацца народнай прымайкой наконт кахання: «Любоў зла, палюбіш і казла...»

Але давайце адкінем жарты і пасправаем падысці да пісьма з Багушэўска ўсур'ёз. Што хвалюе Галю і яе сяброўкі? Якія зневінныя выгляд павінен мець хлопец для таго, каб яго можна было пакахаць... Звычайна такое пытанне задаюць не тады, калі сапраўды кахаюць, а калі праства гуляюць у каханні. Мне неяк пра адну дзяўчыну расказвалі: перад тым, як супрэцца з хлопцам, яна перад лютэркам праводзіла «эрэпетыцыю». Загадкова ўсміхалася, прыгожа жмурыла вочы, падбірала розныя незвычайнія слова, цытаты з лірычных вершаў, каб у патрабны момант «здзівіць» субяседніка. І ў час спакання яна думала не аб сваім каханым, не аб пачуццях, якія дае каханне, а аб сабе, аб сваіх прыгожых руках, вачах, вуснах, аб тым, каб як мага лепш «паказаць сябе» і канчаткова «задурыць яму галаву».

Дзяўчына тая была, як кажуць, «з ветрам у галаве» і, вядома ж, нікога з тых хлопцаў, з якімі супрэцкалася, не кахала. А пытанняў, накшталт тых, што прыводзіліся, перад ёй заўсёды паўставала незлічоная колькасць. Менавіта яна запытала аднойчы ў сваім пісьме ў рэдакцыю: «Як гэта навучыцца кахаць? За мной бегае (!!) шмат хлопцаў, але ніводзін мне не падабаецца. А яны ўсе мяне кахаюць...» Відаць, не надта былі пераборлівыя тых хлопцы, і ім можна толькі паспачуваць. Але такое, з дазволу сказаць, «каханне», бадай што, нікай шкоды нікому не прынісце. Легкадумства — яно і ёсьць легкадумства. А вось калі «гуляць у каханні» пачынаюць усур'ёз, тады ўжо чакай і бяды, і зламана жыцця, і скалечанага лёсу.

...Каця Л. была самая прыгожая дзяўчынка ў школе. Магчыма таму, што ёю ўсе любаваліся, яна вырасла крыху ка-прызней і гарнaryстай, але ўвогуле нядрэнней дзяўчынай. Недзе ў 8-м ці 9-м

класе Каця пакахала, як ёй здавалася, «на ўсё жыццё». Выбраннік быў старэшы на трэх месяцы і сядзеў на апошні парце, якую хлопцы называлі «камчаткай». На выпускным вечары закаханыя пакляліся адзін аднаму ў вернасці. А праз некаторы час лёс развёў іх па розных дарогах — Саша паехаў вучыцца ў іншы горад. Але каханне ад гэтага не пагасла. Былі пісьмы, поўныя пышчоты, былі кароткія сустрэчы на студэнціх канікулах, былі прагулкі да раніцы па вуліцах роднага гарадка.

Вось у час чарговых канікул ўсё і здараўлася. Каця выйшла замуж. Не, не за Сашу. За чалавека, якога ведала ўсяго некалькі дзён і, вядома ж, зусім не кахала. Выйшла «на злосць» Сашу, каб адпоміцца яму за нейкую дробязнью крывау. Аляксандру не дабыў да канца канікулаў, паехаў. А праз месяц бацькі атрымалі ад яго пісьмо з паведамленнем — жаніўся. Гэты крок быў зроблены «на злосць» Каці. Так адным каханнем на зямлі стала менш...

Памятаю, я супрэцла Кацю аднойчы на вуліцы з дзіцем на руках. І маці і дачка былі прыгожа апрануты. Каця вельмі змянілася — гэта была ўжо не тоненская бялявая дзяўчынка-школьніца, а прыгожая, элегантная жанчына. А вочы сумныя.

— Не магу. Напэўна, разведуся з мужам. І чалавек ён нядрэнны, а вось душа не ляжыць. Сашку ніяк не забуду...

— А дачка?

— Што ж дачка... Не век жа мне пакутаваць, можа яшчэ знайду сваё шчасце.

Такая была ў нас размова. Потым мы доўга не сустракаліся. Але я ведала, што з мужам Каця разышлася, паехала ад яго. І вось праз колькі год даведваўся: Саша вярнуўся да Каці. Сяброўкі, былыя Каціны аднакласніцы, ахалі: «Якое рамантычнае каханне...» А ў Каці расла дачка, якая не ведала свайго бацьку.

Аляксандру так і не забыўся на старую крывау і пры выпадку кідаў жонцы горкія папрокі. У сям'і началіся сваркі. Маленькая Наташка, нібы той звярок, пазірала адкуль-небудзь з кутка на злоснага дзядзьку Сашу і шаптала: «Вырасту, падеду да свайго таты».

Так і не зазнала Каця шчасця. Знікла рамантычнае каханне, спалоханае абразамі, крываудамі, папрокамі. Нядаўна мы бачыліся з Кацій зноў. Вочы ў яе ўжо не сумныя, а проста абыякавыя, на твару стомленасць.

— Як жыву? Звычайна... Сашка п'е. Але што ты зробіш, усе п'юць. Дзяцей троє, з Наташай. Дурніца была. На вонта з Васілём разышлася? Хоць не п'ю...

Такі фінал гэтай увогуле звычайнай гісторыі. Я не хачу сцвярджаць, што ў Каці і Сашы каханне з самага пачатку было несапрэуднае. Я памятаю, якія яны хадзілі тады, у юнацтве, узнёслыя, шчаслівыя. І раптам такія бязглузды крок. У чым справа? Ці не была гэта праста гульня ў каханні, злосны жарт, які потым дорага абышоўся абодвум...



Кадр з фільма «Пры спробе ўцячы».

БІЛБІРД

...Бесарабія. 1930 год. Перад вайеннымі трывбуналамі на лаве падсудных — камуністы. Іх чакае пакаранне «за падбухторванне сялян да ўзброенага падстання і нападу на атрад нарадлеўскай арміі». Але ці толькі яны прымалі ў гэтым удзел? Што прымусіла сялян узяцца за зброю? На гэтыя і многія іншыя пытанні адказвае новая малдаўская мастацкая кінааповесць «Пры спробе ўцячы», створаная рэжысёрам Т. Беранцавай па сцэнарый К. Кондра і С. Шляху.

Галоўную ролю выконвае малады акцёр В. Брэскану.

З цікавасцю праглядзяць глядачы новую мастацкую кінааповесць «Спякотны ліпень», створаную рэжысёрам Віктарам Трагубовічам на кінастудыі «Ленфільм» па сцэнарый Сяргея Антонава.

У цэнтры карціны — вобраз Захара Сталетава. У гады культу асобы на гэтага чалавека быў

узведзены паклён, і ён 17 гадоў правёў у турмах і лагерах. Але ніякія выправаванні не зламалі яго, не пагасілі веру ў ленінскую партię, у яе ідзі.

Пасля XX з'езда КПСС Захар узначальвае адстаючыя налагас. Да барацьбы з тымі, хто не здоўзі зразумець сутнасць велізар-

Кадр з фільма «Іншы цяпер час».



Складаная рэч — жыццё. Складаная і суровая. Яно не любіць легкадумных жартаў, і людзей не любіць, якія, нібы тышы матылі, пырхаюць з кветкі на кветку, не ацэнваюць прыдзірліва ні сваіх поглядаў, ні сваіх паводзін.

...Сядзяць у дверы на лаўцы дзяўчата. Сядзяць, жыццёвымі проблемамі абмяркоўваюць.

— Ты з Лёшкам цяпер ходзіш (?)!

— Так, з Лёшкам.

— Я не хадзіла б. Век векам у яго штаны непрасаваныя...

Усё. Прыватнік невядомаму Лёшку вынесены. Добра, калі яго сяброўка чалавек шчыры і кахае яго па-сапраўднаму. Тады непрасаваныя штаны не стануть невырашальнай проблемай. А калі яна з пароды тых самых матылёў? Тады заўтра ж Лёшка будзе зменены на Слаўку, а Слаўка з-за таго, што не выйшаў ростам, уступіць месца Генку. Вядома, кожнаму з іх дзяўчына аддасць нейкую часцінку душы. Але і часцінка — гэта таксама нямала. І калі з'явіцца той, сапраўдны, якога чакала і шукала з самага пачатку, яму часам нічога не застанецца: усю цеплыню, шчырасць, пышчоту па кропельцы разгубіла, растроіла...

У нейкай кніжцы мне давялося чытаць такія радкі: «Каханне — гэта не тое, што шукаюць, а тое, што прыходзіць сама». З аўтарам гэтых радкоў можна згаджацца і не згаджацца, але ўсё ж у іх заключаецца глыбокая думка. Так, каханне не шукаюць у тым сэнсе, як гэта разумеюць Гая Шынкарэнка і яе сяброўкі. Гэта ж проста смешна — ламаць галаву над тым, ці можна кахаць непрыгожага хлопца. Можна кахаць любога — і высокага і нізкага, і прыгожага, і непрыгожага, і вясёлага, і сур'ёзна-

га — паўтараю, любога, калі ён толькі варты кахання. А вось гэтую апошнюю акаличнасць дзяўчына няхай вырашыць сама. І памочнікам тут будзе не халодны разлік, не легкадумныя разважанні сябровак, а ўласнае сэрца.

Дарэчы, аб прыгажосці. Уявіце сабе юнака — высокага, шыракаплечага, з правільнімі рысамі твару, вясёлага, дасціпнага — такога, пра якіх гавораць «першы хлопец на вёсцы». Пакахаць яго, кіруючыся прынцыпам дзяўчыні з Багушэўска, няцяжка. Гэта тэорыя. А на практицы бывае так.

...Пра Генадзя П. кажуць, што дзяўчыні яго сапсавалі. Хлопец прыгожы, прывык да лёгкіх «перамог», таму і фанабэрыйца і не паважае нікога. А дзяўчыні... Эх, дзяўчыні, ну хіба ж можна так? Напрасуе Генадзь чорны касцюм, пад яго — белую нейлонавую кашулю, чаравікі з вострымі насамі, а для храбрасці «трыста» перакуліцы. Ідзе, пазірае на вокал нахабнымі прыгожымі вачыма — не хлопец, карцінка. Можа абразіць, можа пакрыўдзіць, і ўдарыць таксама можа. Но незнамёмы яму пачуці таварыскасці, павагі да чалавека, сціпласці, элементарнай сарамлівасці. Крохыць Генадзь на танцплоці. А ў гэты час у інтэрнаце плача горкімі слязімі Люба С. Паверыла, закрыла вочы на тое, што і цвярозым яго не бачыла, і лаянку брыдкую штодня чула, і крыўды пераносіла. А як жа, прыгожы, усе дзяўчыні зайдзросці...

Цяпер Генду на Любу, як кажуць, «напляваць». Іншыя ёсць. «Толькі кіуні, дзесяць прыбяжыць!» — выхвалеца ён перад хлопцамі. І бягуць. Няхай не дзесяткамі, але бягуць. Не таму, што кахаюць Генду, а праста, каб сваё сама-

любства пацешыць. Маўляю, во які хлопец на мяне ўвагу зварнуў! А ў хлопца гэтага за душой нічога, акрамя чэрствасці ды нахабства.

Напісала нам пра Генку сяброўка Любы С. Таня. Відаць, сур'ёзная дзяўчына і з глыбокай душой. Абураецца Таня: «Не разумею я нашых дзяўчын. Ну што яны ў ім знайшлі? Кажуць, прыгожы. А чым? Толькі і прыгажосці, што чуб кучараў. А на твары так і напісаны: тупіца. Нецикава з ім, бо нічога, апрача «салыхных» анекдотаў, не ведае. А з дзяўчынамі як абыходзіцца — сорам глядзець. І яны яго кахаюць. Хаця якое там каханне...»

А далей Таня піша пра сябе. Піша так, што міжволі ёй зайдзросціш. «Я кахаю,— піша Таня.— Дзяўчыні кажуць, што мой Віктар непрыгожы. А я жыцця свайго не ўяўляю без яго. Мы нагаварыцца не можам ніколі. А які ён пяшчотны, уважлівы. І як ведае шмат. Мне самой хочацца быць лепшай, калі я з ім. А якія там у яго вочы, ды вусны, ды бровы — не мае значэння. Не за іх я яго пакахала, а за тое, што ён самы лепшы. Я шчаслівая!»

Вось, аказваецца, як бывае на свете. І непрыгожы, а так кахаюць. Выходзіць, справа зусім не ў тым, якога росту хлопец і які нос атрымаў ад прыроды.

Я не ведаю, колькі гадоў Галіне Шынкарэнка і яе сяброўкам. Напэўна, не больш як па 18—20. Калі так, то на ўсе іх «проблемныя» пытанні можна адказаць адным словам: кахайце! Кахайце, дзяўчыні, шчыра, горача, па-сапраўднаму, кахайце тых хлопцаў, якія вам падабаюцца. Але толькі не гуляйце ў каханні.

Р. САМУСЕНКАВА

ных перамен у жыцці сяла, прымешваюцца і ўскладненні ў асабістым жыцці. Яму даводзіцца працаваць пад кіраўніцтвам чалавека, які калісьці з-за бязлівасці ўзвеў паклён на яго, выслухоўваюць абвінавачанні ў «бесхрыбетнасці» ад уласнай дачкі Святланы, што расла з маці, якая выраилася мужа семнаццаць гадоў таму назад.

Але людзі паспелі ўжо ў Стагодзіні паверыць. Калгаснік абараняў свайго старшыню. А разам з перамогай прыходзіць і новае вялікае каханне да добрай жанчыны Вары...

Ролю Стагодзіні ў фільме выконвае Аляксей Глазырын. Дзядзюхін — Аляксандар Барысаў; Людміла Сяргееўна — Лілія Гры-

Кадр з фільма «Бура над Азіяй».



цэнка; Святлана — Ніна Мака-царыя; Вара — Ніна Ургант; Нілаўна — Валянціна Цялегіна.

На экраны рэспублікі выпускаеца таксама новая мастацкая кінакарціна «Ім было вісемнаццаць» вытворчасці кінастудыі «Талінфільм». Аўтар сцэнарыя — А. Саар, рэжысёр-пастаноўшчык — Калью Кійск.

Здаецца, што жыццё маленькага гарадка цячэ спакойна і нішо не парушае яго сонную цішыню. Але тут, як і ва ўсёй Эстоніі, наспявяюць падзеі, якія ў бурныя чэрвенінскія дні 1940 года ўскаліхнуць усе славімадства правінцыяльнага гарадка. Буржуазная Эстонія спыніць сваё існаванне, народзіцца Эстонская Савецкая Сацыялістычна Рэспубліка. Зменяцца асновы грамадства, і гэта адыграе рашающую ролю ў лёсце маладых герояў.

Перад намі вучні выпускнога класа гімназіі, васемнаццацігадовыя юнакі і дзяўчыны, якія выраслі і атрымалі выхаванне ва ўмовах буржуазнай дзяржавы. Рамантычныя, па-маладому прамадушныя. Жыццё з незвычайнай вастрынёй ставіць перад імі пытанне: дзе праўда? І патрабуе неадкладнага адказу: магчыма, праўда на баку школынага інспектара Ліуса, які прымушае гімназістай выкрасці зброя вучэбнага арсенала «Саюза абароны», каб пусціц яе ў ход у рашаючы момант? Або на баку выкладчына закона божага Вікея, які едзе па за-

кліку Гітлера ў Германію? Магчыма, мае рацю стары настайник спеваў Тээнус, які чакае чагосьці невядомага яму самому? Або праўду трэба шукаць у гущыні новых падзеяў, якія нечаканы ўварваліся ў жыццё.

Кожны спрабуе адкрыць сваю ісціну, і многія ўпэўнены, што знайшлі яе. Але дарогі, па якіх пуснаюцца ў жыццё быўшыя сябры і аднаўлеснікі, вядуць у розныя бакі...

У карціне здымается ветэран эстонскага тэатра і кіно Хуга Лаур.

Не без цікавасці будзе пра глядзана і новая ўзбенская кінакарціна «Бура над Азіяй». Аўтары сцэнарыя — К. Ярматай, М. Мялкумаў, Н. Сафараў, В. Аляксеев і А. Агішай, рэжысёры-пастаноўшчыкі — Каміл Ярматай. Прысвечаны 40-годдзю Савецкай улады ва Узбекістане і 50-годдзю Вялікай Кастрычніцкай савяцялістычнай рэвалюцыі, гэты фільм расказвае пра час цяжкі і суровы, пра незабытныя дні нараджэння і становлення Савецкай улады, пра людзей, якія змагаліся за будучыню роднага краю, — простых сяноў зямлі, што сталі стойкімі і мужнімі байцамі рэвалюцыі.

У галоўных ролях заняты акцёры Ш. Бурханаў, Р. Ахметаў і А. Салаўёў.

Шмат вясёлых мінут прынясе гладечам новая кінакамедыя «Леў, які спіць», створаная аднымі са старэйшых савецкіх кінарэжысёраў А. Файнцимерам

на кінастудыі «Масфільм» па сцэнарыю К. Мінца.

Герой фільма — звычайны касір аднаго з аддзяленняў Дзяржбанка Васіль Васільевіч Цвяткоў. Гэта ён, сцілі служачы, у гады вайны здзейсніў подзвіг. Але... Пра тое, як склалася жыццё Цвяткова пасля вайны, і раскажа кінастужка.

У карціне здымаліся папулярныя артысты савецкага кіно. Тан, ролю Васіля Васільевіча іграе К. Саронін. Сярод іншых удзельнікаў — С. Філіпаў, М. Пугаўкін, Р. Зялёная, Т. Носава, З. Фёдарава, Е. Маргуноў і іншыя.

Выпускаеца на экраны рэспублікі таксама новая грузінская кінакарціна «Іншы цяпер час», паставленая рэжысёрам Міхailom Чыаурэлі па матывах аднайменнага твора Аўксенція Цагарэлі, які высымайвае норавы старога Тыфліса.

З зарубежных кінастужак у снажні будуць дэманстравацца: «Хроніка аднаго забойства» (ГДР), «Івайла» (Балгарыя), «Хрышчаны агнём» (Польшча), «Залатая гусь» (ГДР), «Не ўмешвайцесь ў шчасце» (Югаславія), «Пад покрывам ночы» (Індія), «Прыгожае жыццё» (Францыя), «Скаваныя аднымі ланцугом» (ЗША) і іншыя.

Р. КАПЛЯ

# КАНЦЭНТРАТЫ? ДОБРА, АЛЕ...

Ці можна абысціся без супу? Спытаіце пра гэта ў любой гаспадыні, і яна вам скажа:

— Вядома, можна, але толькі на шкоду сабе.

А што гавораць спецыялісты па пытніх харчавання? Яны сцвярджаюць, што суп зусім неабходная дэталь нашага штодзённага меню. Суп садзейнічае выдзяленню стрававальных соку і ўзбуджает апетыт. Значыць, было б праста неразумна спрабаваць абысціся без яго.

Дапусцім, — гаворым мы, — але гэта адзін бок пытнія. А другі, не менш важны? У што абыходзіца жанчыне гэты суп? Колькі яна павінна затраціць часу і працы на прыгатаванне гэтай «неабходнай дэталі»?

А якія дарагія для нашых жанчын — служачых, працаўніц, навучэнцаў — гэтыя некалькі вольных гадзін вечарам! Як жа захаваць іх для сябе без шкоды для сям'і?

А выхад ёсць. Яго прапануюць нам работнікі нашай харчовай прамысловасці. Яны гавораць:

— Хочаце хутка прыгатаваць добры суп? Вазьміце брыкет або пачак канцэнтрату, засыпце ў кастрюлю, заліце варам, паварыце мінут 10—15 і падавайце на стол. Вы атрымаецце вельмі добры суп, смачны, пажыўны, танны. Адначасова на другую страву вы можаце прыгатаваць кашу — грэцкую, рысавую, пшонную, — якую хочаце, выбар вялікі. А на трэцюю страву — салодкае: кісель, крэм або пудынг. Вось вам і ўвесе абед за якія-небудзь паўгадзіны.

Захочаце ў выхадны дзень спячы дзесяцім кекс. Вазьміце канцэнтратны кекс «Хатні», «Сталічны» або «Лімонны», і за паўгадзіны вы атрымаецце цудоўнае печыва, не горшае за ваша хатняе.

— Што ж, значыць, праблема вырашана? Заставацца толькі паслушацца нашай парады, і ўсё будзе ў парадку? Не, на жаль, не зусім так. На практицы ўзникне шмат усялякіх «але», якія перашкаджаюць вырашэнню гэтай надзённай для жанчыны праблемы дня.

Калі на прылаўках мінскіх гастрономаў зредку паяўляеца чэшскі канцэнтрат «Суп рысавы з мясам», за ім адразу ж выцягваецца доўгая чарга. Чаму? У нас не хапае сваіх канцэнтрататаў? Або яны намнога горшыя за імпартныя? Або менавіта таму, што гэта імпарт, а імпортная прадукцыя карыстаецца ў нас (часта незаслужана) большым поспехам, чым айчынная? Чаму гэта адбываецца? У чым прычына?

Даўно пара паставіць усе гэтыя пытні на парадак дня і адкрыта, па-дзелавому абмеркаваць іх. У свяtle новай пастановы ўрада аб паляпшэнні кіравання прамысловасцю яны набываюць асаблівую актуальнасць.

Лідскі камбінат харчовых канцэнтрататаў выпускае шырокі асартымент розных страў: супаў, каш, крэм, кексаў. Сказаць, што прадукцыя камбіната нізкай якасці, было б несправядліва. Большая частка вырабаў вельмі добрай якас-

ці. Рэцэптура канцэнтрататаў тая ж, што і на маскоўскім канцэнтратным камбінатаце. Там распрацоўка іх паляпшаецца штогод. А ў нас гэтае паляпшэнне пасоўваецца вельмі марудна. Так, напрыклад, Маскоўскі камбінат даўно ўжо адмовіўся ад брыкетавання сваіх вырабаў, выпускае іх у выглядзе россыпу, у пакетах; ад гэтага і выгляд канцэнтрататаў лепшы, і захоўваюцца яны ад высыхання больш доўгі час.

У працэсе брыкетавання прадукты трацяць у смаку, гэта ўжо ўстаноўлена да кладна, але перабудавацца мы ўсё яшчэ не можам. Нідаўна Маскоўскі камбінат выпусціў новы канцэнтрат: «Суп вермішэлевы з мясам», — вельмі добрая па смаку і па пажыўнасці страва, якая не ўступае лепшым зарубежным узорам. А ў нас ўсё яшчэ адны і тыя ж назвы, адны і тыя ж серыі, сумныя этикеткі, адзін выгляд якіх ужо набівае аскому.

Даўно ўжо трэба было б зняць з вытворчасці такія няякасныя вырабы, як «мус малінавы», які ўжо трох разаў ўцягнулі і ўсё-такі яго ніхто не бярэ. Або та-кія вырабы, як «каша ячная», «каша пшанічная», «каша пшонная», якія месяцамі залежваюцца на паліцах магазінаў. Гэтыя акамянеласці безнадзейна ўстарэлі. І толькі псуюць рэпутацыю камбінату. Трэба спыніць іх выпуск, пакуль не наладзіцца новае абсталяванне для вырабу каш у россыпу.

Бяда яшчэ і ў тым, што ў кіраўнікоў камбіната адчуваецца нейкая незразумелая нам самазаспакоенасць: «План не толькі выконваецца, але і перавыконваецца. Чаго ж больш?» Так, план перавыконваецца намнога, амаль па ўсіх відах вырабаў. Але за кошт чаго ён перавыконваецца? За кошт аптовых паставак на планавыя заказы. А ў мінскіх магазінах тавар залежваеца, а потым ідзе на ўцэнку. Значыць, трэба ацэньваць работу прадпрыемства не па валавой прадукцыі, а па попытке на яго вырабы сярод насельніцтва, як і прапануе вераснёўскі Пленум ЦК КПСС.

Аднак ці ва ўсім вінаваты толькі камбінат?

Вясной гэтага года на Мінскай фабрыцы-кухні была наладжана адкрыта для ўсіх выстаўка прадукцыі Лідскага камбіната харчовых канцэнтрататаў. Былі запрошаны прадстаўнікі гандлёвых арганізацый, прадпрыемстваў грамадскага харчавання, а таксама ўсе тыя, хто гэтым цікавіцца. Залу запоўнілі людзі самых розных професій. На сталах былі выстаўлены дзесяткі страў з канцэнтрататаў: супы, кашы, кексы, блінцы, крэм, пудынгі... Наведвальнікі маглі пррабаваць выстаўленыя стравы і выказваць свае меркаванні.

Смакавыя якасці, прывабнасць афармлення канцэнтрататаў, надзеінасць упакоўкі — усё аблікоўвалася дасканала і... нават прыдзірліва. І што ж? Пра большасць вырабаў былі атрыманы добрыя водгукі.

Такія ж выстаўкі-продажы з дэгустацый страў арганізавалі ў сябе некато-

рыя буйныя мінскія гастрономы. У выніку высветлілася, што многія жанчыны зусім не мелі ўяўлення аб перавагах і якасці канцэнтрататаў, не ўмелі імі карыстацца. У прыватнасці, у гастрономе «Сталічны» ў гэты дзень адных толькі крэмавы было прададзена на 600 рублёў.

Пра што гэта гаворыць? Пра тое, што любы добры канцэнтрат можа не мець збыту, калі яго не папулярызаваць. Тым больш, калі гэта навінка і ёй належыць яшчэ пераадолець некаторую коснасць спажыўца. А коснасць гэтая ёсць, — мы гаварылі, яна — у нашых векавых прывычках, у прадузятасці да якасці вырабаў.

Але вось чым растлумачыць коснасць прадпрыемстваў грамадскага харчавання, сапраўды ж цяжка сказаць. Чаму ў сталовых, рэстаранах, кафэ нічога вам не могуць прапанаваць на салодкае апрача кісялю і кампоту (дарэчы сказаць, вельмі бясклерных і на выгляд і на смак)? Чаму не выкарыстоўваюць як дэсерт нашы канцэнтратныя крэмы, пудынгі, кексы? Гэта было б значна больш смачна, пажыўна і танна, чым падобныя кампоты.

Есць сур'ёзныя прэтэнзіі ў адрас гандлёвых арганізацый. Якія вывады яны зрабілі для сябе з вопыту гэтих выставак? Якія меры прыняты для папулярызаціі нашых канцэнтрататаў, тых, якія сапраўды добрыя і могуць быць рэкамендаваны пакупнікам?

Чаму б не зрабіць так, каб у кожным гастрономе былі спецыяльныя аддзелы канцэнтрататаў? Каб жанчына, ідуць да дому з работы, зайдзе ў магазін і хутка, не трацячы шмат часу, купіла ўсе тыры стравы, неабходныя для абеду: першую, другую і трэцюю. Павінны быць малаўнічыя шыльды з рэкламай, з інструкцыяй як што прыгатаваць. І самі прадаўшчыцы не павінны быць інертныя, павінны прапанаваць, растлумачваць, раіць. А калі пакупніцы спадабаецца пакупка, больш ужо не давядзеца яе агітаваць.

І за якасць упакоўкі павінны змагацца гандлёвые арганізацыі. Павышэнне якасці упакоўкі становіцца патрабаваннем дня.

Ва ўпраўленні харчовай прамысловасці сцвярджаюць, што ў нас няма магчымасці забяспечыць прадукцыю прыгожымі этикеткамі. Для гэтага патрэбны дарагое абсталяванне і адпаведныя матэрыялы. А ў нас іх пакуль няма. Затое мыробім упор на якасць вырабаў. Але ўсё ж хоць часцей мяняць этикеткі можна ж? І рабіць іх не такімі аднастайнымі. Выпускае ж мінскія бісквітныя фабрыкі свае вырабы ў простай, але прыгожай упакоўцы? Чаму не клапоціца пра гэта Лідскі камбінат?

Але... не засмучайцеся, дарагі чытачы! Мяркуючы па тым, што абыцае нам начальнік упраўлення харчовай прамысловасці БССР Ольга Аляксандраўна Сысоева, у рабоце Лідскага камбіната намячаюцца пэўныя зрухі. Па-першое, брыкеты мы больш не ўбачым, усе вырабы



— Добрыя канцэнтраты хутка  
знаходзяць пакупніка, — га-  
ворыць прадаўшчыца мінскага  
магазіна № 25 І. Д. Галу-  
шэўская.

будуць выпускніца ў выглядзе россыпі. Гэта ўжо вельмі добра! Затым абнаўляеца асартымент страў. Рыхтуюцца да выпуску новыя супы: «Суп-харчо з мясам» і «Суп-харчо без мяса». А таксама рысавая каша тыпу «Плоў». Гэта, так сказаць, даніна аматарам каўказскай кухні. А для тых, хто не любіць вострых страў, — вельмі смачны, пажыўны «Суп вермішэлевы з мясам».

Калі мы іх убачым на прылаўках? Хутка. Яшчэ да канца года. І дзесяцім рыхтуюцца падарунак да новага года: «Кукурузныя налакі» некалькіх відаў — салодкія, салёныя, з ваніллю, з карыцай. Поўны выбар, каму якія падабаюцца.

Этыкеткі? Так, і на гэта звернута ўвага. Ужо заказаны новыя, павышанай якасці ўпакоўкі і этикеткі для ўсіх відаў вырабаў.

Што ж, трэба спадзявацца, што ўсе абыянні будуць выкананы! А пакуль халася б, каб кіраўнікі Лідскага камбіната самі больш актыўна змагаліся за горнікі свае заводскае маркі.

Тамара ЦУЛУКІДЗЕ

Сістэматычныя парушэнні рэжыму харчавання шкодна ўплываюць не толькі на стрававальную сістэму, але і на дзейнасць усяго арганізма. Нават паўнатаценніе харчаванне пры адсутнасці рэжыму не выратуе ад расстройства стрававання і парушэння абмену рэчываў.

Самы рацыянальны рэжым харчавання — чатырохразовы. Пры такім распарадку дня ежа добра ператраўляецца і лепш засвойваецца. Нагрузка на стрававальны апарат раўнамерная, страйнікавы сок добра «апрацоўвае» ежу.

Вельмі важна есці ў адзін і той жа час. Тады ў пэўныя гадзіны найбольш актыўна выдзяляеца страйнікавы сок, ба-

## УРАЧ РАІЦЫ

Шкодна есці на нач. Органы стрававання таксама маюць патрэбу ў адпачынку. Час адпачынку — нач. Для таго, каб аднавілася іх здольнасць да нармальнай дзейнасці, яны павінны адпачываць 6—10 гадзін за суткі. А познія вячэрны пазбаўляюць адпачынку сакраторны апарат, гэта прыводзіць да перанапружання і знесілення стрававальных залоз — парушаеца нармальная аддзяленне страйнікавага соку, зніжаеца яго здольнасць ператраўляць ежу. У здаровага чалавека, які нармальна харчуетца, страйнікавая сакрэцыя ў

## ЗАХОЎВАЙЦЕ РЭЖЫМ ХАРЧАВАННЯ

Прафесар К. ПЯТРОЎСКІ

гаты на ферменты, і ежа хутчэй ператраўляецца. Інакш быве пры бязладным прыёме ежы. Рэфлекс пры гэтым адсутнічае, сок загадзя не выдзяляеца, ежа паступае ў страйнік, не падрыхтаваны да процесу стрававання.

Калі доўгі час — гадамі — прымаець ежу нерэгулярна, не па гадзінах, то непазбежна парушаеца працэсы стрававання, а гэта нярэдка выклікае захворванне страйніка. Адна з прычын гаstryтаў і язвенай хваробы — менавіта тое, што чалавек не прытрымліваўся рэжыму харчавання.

Немалаважную ролю ў працэсах стрававання адыгрывае апетыт. Калі чалавек прызываецца есці ў пэўныя гадзіны, то пачуццё голаду будзе «сігналам» аб tym, што кроў збяднела на пажыўныя рэчывы і стрававальная сістэма гатова да прыёму ежы.

Прычыны адсутнасці апетыту — гэта нервова-эмацыянальныя перажыванні, а таксама курэнне.

Алкаголь, наадварот, узбуджае апетыт нават пры перапоўненым страйніку. Вось чаму ўжыванне алкаголю часта прыводзіць да пераядання.

начны час амаль поўнасцю спыняеца. Іншы малюнак у хворых на язвенную хваробу страйніка або дванаццаціперсанай кішкі. У іх работа стрававальных залоз працягваецца і ўначы, у выніку чаго ўзнікае начны галодны боль. Калі здаровы чалавек есць непасрэдна перад сном, то ў яго змяненіца характар начной страйнікаў сакрэцыі, набліжаючыся да характару сакрэцыі язвенных хворых.

Вядома, што найбольшае напружанне сакраторнай сістэмы назіраецца пры ператраўленні смажаных страў: смажанага мяса, рыбы, бульбы і інш. Пры гэтым стрававальная сокі аддзяляючыца на працягу доўгага часу. Вось чаму для вячэрні не раяць смажаныя стравы, іх лепш уключыць у меню снедання ці абеду. Вельмі шкодна есці перад сном селядзец. Салёная ежа, прынятая нават за 2—3 гадзіны да сну, таксама выклікае інтэнсіўную працяглую начную сакрэцыю страйнікавых залоз. Вячэрна раіца не пазней як за 3 гадзіны да сну. Перад сном лепш за ўсё нічога не есці, у крайнім выпадку абмежавацца шклянкай сиропаваныя ці яблыкам.

## ПРАСТУДА... ЯК АД ЯЕ ЗАСЦЕРАГЧЫ ДЗІЦЯ?

Хто не ведае, што такое прастуда? Вынеслі спацелае дзіця ў халоднае надвор'е на вуліцу, вось і прастудзілася. Ці ж не ясна? Аднак яснасць тут толькі ўжоная. Справа ў тым, што хвароба, якая развіваецца пад упливам прастуды, выклікаеца не самой прастудай, а мікробамі і вірусамі. Прастуда толькі паніжае ахоўныя сілы арганізма.

Да прастудных захворванняў у дзяцей ранняга ўзросту мы адносім катары верхніх дыхальных шляхоў, бранхіты, ларынгіты, ангіны, запаленне лёгкіх і іншыя захворванні.

Усім добра вядома, што дзеци хварэюць значна часцей за дарослыя і чым меншае дзіця, тым больш цяжкія і небяспечныя для яго многія хваробы. Прычына гэтай з'явы ў тым, што арганізм дзіцяці знаходзіцца ў перыядзе росту і паступовага ўдасканалення органаў і тканак.

Чым меншае дзіця, тым яно хутчэй расце, чым менш дасканалыя яго органы і тканкі, тым менш здольны дзіцяці арганізм супраціўляцца розным знешнім шкодным упливам. Да ліку іх трэба аднесці вельмі высокую і вельмі нізкую тэмпературу паветра, рэзкія ваганні яе, вільгаць, грязь, пыл.

Пад упливам уздзеяння холаду парушаецца нармальны стан слізістых абалонак верхніх дыхальных шляхоў — развіваецца запаленчы стан іх. Гэта стварае спрыяльныя ўмовы для размнажэння бактэрый, якія знаходзяцца ў поласці рота і носа здаровага дзіцяці. Лёгкі насмарк вядзе да закупоркі насавых хадоў: дзіця вымушана дышаць ротам, пры гэтым у дыхальных шляхах і ў лёгкія трапляе халоднае, неачышчанае ад пылу і мікробаў паветра. Мікробы і вірусы ўкараняюцца ў слізістыя абалонкі верхніх дыхальных шляхоў і выклікаюць розныя захворванні: катары верхніх дыхальных шляхоў, вострыя бранхіты, трахеіты. У цяжкіх выпадках запаленчы працэс выклікае запаленне лёгкіх.

Пачынаецца катар верхніх дыхальных шляхоў у дзяцей ранняга ўзросту агульнай вяліасцю. Дзіця «сапе» носікам, горш смокча грудзі маці, зрыгае. Павышаецца тэмпература, часам дасягаючы 39—40°C. Паяўляеца задышка. Пры своечасовым і рэгулярным лячэнні на працягу 3—5 дзён дзіця папраўляеца.

Калі запаленчы працэс пашыраеца на лёгкія, дзіця капрызіць, трывожна і мала спіць. Дыханне робіцца частое, цяжкае, малое дыхае са стогнам. Паяўляеца пеністая сліна на губах. Арганізму пачынае не хапаць кіслароду, таму што з прычыны паражэння лёгкіх яго мала паступае ў кроў. Гэта выклікае паяўленне сінявасці калі вачэй і ў носагубным трохвугольніку. У цяжкіх выпадках сінеюць і кончыкі пальцаў рук і ног. Усе гэтыя прыкметы ўказываюць, што ў дзіцяці развіваеца запаленне лёгкіх, і трэба зараз жа пачынаць лячэнне. Толькі ўрач можа вызнаныць, на што захварэла дзіця, і, у залежнасці ад дыягнозу хваробы, назначыць адпаведнае лячэнне: пры пнеўманіі неабходна дзіця забяспечыць свежым паветрам, належным долядам, харчаваннем, назначыць процімікробныя лякарства, гарчынкі на груд-



«Мама не адказвае...»

Фотаэпюд М. Лопуха.

ную клетку, сардечныя сродкі і г. д.

Няправільна робяць бацькі, калі па ўласнаму «разуменню» або па парадзе «вопытных» знаёмых даюць дзіцяцім тыя ці іншыя лякарства, да таго ж даюць іх нерэгулярна. Пры нерэгулярным прыёме антыбіётыкаў мікробы прывыкаюць да іх, антыбіётыкі ўжо не вылечваюць хваробы.

Многія бацькі, прыйшоўшы на прыём да ўрача, здзіўляюцца: «У пакоі вельмі цёпла, скразнякоў няма, сын (або дачка) спіць пад ватовай коўдрай — і раптам — запаленне. Адкуль?» Магчымасцей і ў гэтым выпадку шмат, відаць, нават больш, чым у тых дзяцей, якія бываюць на вуліцы, і дзе дома тэмпература ўмераная. Вельмі шкодна і небяспечна з пункту гледжання прастуды быць потным. Пры выпарэнні нават у гарачым пакоі цела значна ахалоджаеца. А мікробы, якіх і наогул шмат у паветры, у цяпле размнажаюцца значна хутчэй.

Трэба таксама цвёрда ведаць, што пнеўманія і іншыя «прастудныя» захворванні заразныя, і таму пазбягаць лішніх контактаў з хворымі дзіцемі і дарослымі.

А як жа засцерагчы дзіця ад прастудных захворванняў? Бяды ў тым, што многія бацькі лічаць самай надзеяной аховай ад прастуды хуттанне. Яны стараюцца не выносіць дзяцей на вуліцу ў дрэннае надвор'е, не адчыняць у іх прысутнасці форткі, берагчы іх ад скразняку. У такіх умовах арганізм, натуральна, пачынае ўсё горш прыстасоўвацца да немінучых змен тэмпературы, ахалоджэння. Таму асноўныя мерамі барацьбы з прастуднымі захворваннямі ў дзяцей ранняга ўзросту павінны быць меры, накіраваныя на павышэнне ахоўных сіл арганізма. Правільнае кармленне, разумны здаровы рэжым з широкім выкарыстаннем сонца, паветра і вады — гэтых найбольш даступных і эфектыўных сродкаў загартоўвання.

Загартаваныя, фізічна добра развітыя дзіці радзей хварэюць на так званыя прастудныя захворванні. А калі захварэюць, лягчэй пераносяць хваробу, хутчэй папраўляюцца, у іх значна радзей узнікаюць ускладненні.

М. ЧЫЧКО,  
урач.

## КАПУСТА ЛЕЧЫЦЬ

Устаноўлена, што клячатка, якая змяшчаецца ў капусце, паліпшае матарную функцыю кішечніка і аказвае спрыяльны ўплыў на жыццядзейнасць карыснай кішечнай палачкі. Апрач таго, ёсьць даныя, што клячатка садзейнічае вывядзенню з арганізма халестэрину, а гэта вельмі важна для прадухілення атэрарасклерозу.

У 1949—1950 гадах амерыканскія вучоны Чыней і яго супрацоўнікі эксперыментальна паказалі, што свежы сок капусты вылечвае штучна вы-

кліканую язву страўніка ў птушак і марскіх свінак.

Неўзабаве сок капусты пачалі даваць людзям, якія хварэюць на язвенную хваробу страўніка і дванаццаціперснай кішкі. Аказалася, што і ў даным выпадку гэты сок садзейнічаў рубцаванию язвы і даволі хутка прыводзіў да выздравлена. Эфектыўнасць такога методу лячэння пацвердзілі ўрачы многіх краін.

Прыгатаваць для лячэння свежы сок капусты не складана. Можна выкарыстаць звычайнія сокавыціскалкі, пры дапамозе якіх з нарэзаных невялікіх кавалкаў качана выціскаюць сок. Калі няма сокавыціскалкі, кавал-

кі капусты прапускаюць 1—2 разы праз мясарубку, а пасля гэтага выціскаюць сок у слоік або кастрюлю праз чистую марлю або тонкую тканіну. Не рэкамендуецца нарыхтоўваць сок больш чым на 1—2 дні, таму што пры больш працяглым захоўванні ён набывае непрыемны пах. Захоўваць свежы сок трэба ў халодным месцы або халадзільніку. Халодны сок больш прыемны, чым цёплы. Штодзённая доза соку — 5—6 шклянок. Гэтую колькасць трэба выпіваць у 3—4 прыёмы за 40—50 мінут да яды. Курс лячэння працягваеца прыкладна месяц, а ў выпадку неабходнасці можа быць прадоўжаны.

# КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ • КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

## КУЛІНАРЫЯ

### СЕЛЯДЗЕЦ У МАРЫНАДЗЕ З ЯБЛЫКАМІ

Яблыкі (абабраўшы і да-  
сташы сарцавіну) і рэпча-  
тую цыбулю надзярыце на  
тарцы. Дадайце тамат-пюэр,  
цукар і перамяшайце. Гэтай  
масай змажце падрыхтава-  
нае філе селядца.

Вымачанае філе селядца  
скруціце рулетам, пакладзі-  
це зверху яблыкі, нарэзаныя  
невялікімі кавалачкамі,  
заліце марынадам і пакінь-  
це ў ім на 8—10 гадзін.

Пры падачы селядзец па-  
ліце марынадам з яблыка-  
мі.

Селядца 400 г, рэпчатая  
цыбуля, яблыкі, тамат-пюэр,  
цукар. Для марынаду: во-  
цат, алею 1 чайнай лыжка,  
перац гарошкам, гваздзіка,  
лаўровы ліст.

### ЯЙКІ, ФАРШЫРАВАНЫЯ СЕЛЯДЦОМ

Крутыя яйкі разрэжце  
удоўж і выньце жаўток. Фі-  
ле вымачанага селядца без  
скуры і касцей добра пася-  
чыце. Дадайце працёры  
яечны жаўток і старанна пе-  
рамяшайце. Гэтай масай за-  
фаршыруйце яйкі.

Фаршыраваныя яйкі па-  
кладзіце на салату з гарод-  
ніны, заліце мянэзам, па-  
сыпце дробна нашаткованай  
зялёнай цыбуляй.

Селядца 200 г, яек 4 шт.;  
на салату: бульба, морква,  
цыбуля рэпчатая, гарошку  
зялёнага 2 ст. лыжкі, мянэ-  
зу 2 ст. лыжкі, цыбуля зялён-  
ая.

### БЛІНЦЫ З ТРАСКОЙ

Спячыце блінцы.  
Для фаршу філе траскі  
прапусціце праз мясарубку,  
дадайце пасераваную рэп-  
чатую цыбулю, дробна пасе-  
чанае крутое яйка, соль, пе-  
рац і старанна перамяшай-  
це. На падсмажаны бок спе-  
чанага блінца пакладзіце  
фарш, загарніце канвертам  
(ён павінен быць прамаву-

гольны і плоскі) і падсмаж-  
це на масле.

Пры падачы блінцы па-  
ліце сметанковым маслам.

На блінцы: мука пшаніч-  
ная 1 шклянка, малака 2  
шклянкі, яек 2 шт., цукар,  
сметанковое масла; на  
фарш: траскі 300 г, яек 2  
шт., рэпчатая цыбуля,  
тушч, спецыі; масла сме-  
танковага 2 ст. лыжкі.

### БАРАНІНА СЕЧАНЯЯ З ЧАСНАКОМ І СМАЖАНЫЙ ЦЫБУЛЯЙ

Бараніну нарэжце на  
кавалкі і разам з пасераванай  
рэпчатай цыбуляй прапусці-  
це праз мясарубку. Уліце  
ваду, пакладзіце соль, пе-  
рац, часнок, перамяшайце,  
а затым яшчэ раз прапусці-  
це праз мясарубку. Масу  
сфармуйце ў выглядзе пра-  
мавугольніка. абсмажце, а  
затым у духоўцы давядзіце  
да гатоўнасці.

Падають бараніну са сма-  
жанай бульбай, салёнымі  
агуркамі, зверху на яе кла-  
дуць смажаную цыбулю;  
страву пасыпають зяленівам  
пятрушкі.

Бараніны 400 г, тушчу  
жывёльнага 2 ст. лыжкі, вада,  
часнок, смажанай буль-  
бы 400 г, агуркі салёныя,  
цыбуля рэпчатая, зяленіва  
пятрушкі, соль, перац.

### ТЭФТЭЛІ З ГАРОДНІНЫ

Бульбу адварыце і пра-  
трыце, рэпчатую цыбулю  
спасеруйце. Свежую капусту  
дробна пасячыце, пры-  
пушціце, дадайце манныя  
крупы, старанна перамя-  
шайце і варыце на слабым  
агні да гатоўнасці, затым  
астудзіце да тэмпературы  
50°, змяшайце з працёрай  
бульбай і пасераванай цы-  
буляй, дадайце яйка і сме-  
танковое масла, дробнапа-  
крышанае зяленіва кропу.  
З гэтай сумесі зрабіце тэф-  
тэлі, спаніруйце іх у сухарах  
і абсмажце. Паліце смятанай.

На 500 г бульбы 250 г  
свежай капусты, адна цыбу-  
ліна, зяленіва, 3 ст. лыжкі

манных круп,  $\frac{1}{2}$  яйка, 2 ст.  
лыжкі сметанковага масла,  
2 ст. лыжкі сухароў, 2 ст.  
лыжкі тлушчу,  $\frac{1}{2}$  шклянкі  
смятаны.

### КЛЁЦКІ З ПЕЧАНЫЙ БУЛЬБЫ

Памыіце старанна буль-  
бу, не абіраючы яе. Спячы-  
це ў духоўцы. Готовую буль-  
бу разрэжце папалам і да-  
станьце лыжкай мякаць. За-  
тым мякаць, пакуль яна  
яшчэ гарачая, пратрыце  
праз сіта або прапусціце  
праз мясарубку. Да атры-  
манай масы дадайце яечны  
жаўток, гарачае малако,  
соль, прасеяныя сухары,  
крыху топленага масла і зби-  
ты ў пену бялок. Усё гэта  
трэба дадаваць у бульбянае  
пюэр, паступова і старанна  
перамешваючы. Затым, чэр-  
паючы масу чайнай лыжкай,  
апускайце яе ў падсолены  
вар. Готовыя клёцкі павінны  
ўсплыць наверх. Іх трэба  
адразу ж дастаць шумоўкай  
і перакласці на друшляк,  
каб з іх сцякала вада. Па-  
даючы клёцкі на стол, іх  
паліваюць растопленым  
сметанковым маслам і смята-  
най.

На 200 г бульбы спатрэ-  
біцца 25 г молатых сухароў,  
10 г сметанковага масла,  
чвэрць шклянкі малака,  
25 г смятаны і адно яйка.

### ПІРОГ З ЯБЛЫКАМІ

Пшанічную муку насыпце  
на стол горкай, зрабіце па-  
глыбленне, пакладзіце ў яго  
смятану, яйкі, цукровы пя-  
сок, соль, сметанковое мас-  
ла, уліце малако. Замясіце  
цеста, пакуль не стане адна-  
родная маса, і на гадзіну  
пастаўце ў халоднае месца.

Тры чвэрці цеста раска-  
чайце ў выглядзе тонкага  
круглага праснака таўшчы-  
ней прыблізна  $\frac{1}{2}$  сантимет-  
ра, пакладзіце на бляху.  
Праснак трэба пакрыць роў-  
ным слоем яблычнага пюэр.  
Робіцца яно так. Ачысціце  
яблыкі ад скуркі і семачак,  
нарэжце тонкімі скрылёткамі,  
пакладзіце ў каструлю  
з накрыўкай, усыпце цукар,  
уліце вады і зварыце час  
ад часу памешваючы, пакуль  
яблыкі не ператворацца ў  
досьць густое пюэр.

Астатнія цеста раскачай-  
це на вельмі тонкі праснак,  
нарэжце з яго палоскі і па-

кладзіце іх рапоткай на  
яблычнае пюэр. Пірог звер-  
ху змажце збітым яйкам,  
змяшаным з малаком (1 ста-  
ловая лыжка), а' затым спя-  
чыце. Пры выпечцы пірог  
павінен зверху і знізу па-  
крыцца румянай скарынкай.  
Гатовы пірог астудзіце, а за-  
тым нарэжце на кавалкі. Пі-  
рог можна пасыпаць цукро-  
вой пудрай.

На цеста трэба ўзяць  
3,5 шклянкі пшанічной муки,  
125 грамаў сметанковага  
масла або маргарыну, 3 ста-  
ловыя лыжкі смятаны,  
2 яйкі, 2 сталовыя лыжкі  
цукровага пяску, 2—3 стало-  
выя лыжкі вады, 2 сталовыя  
лыжкі малака, палавіну чай-  
най лыжкі солі. Для начын-  
кі патрэбна 5—6 яблыкі,  
шклянка цукру.

### ПІРАЖКІ ТВАРОЖНЫЯ З ПАВІДЛАМ

У расцёрты маргарын да-  
дайце працёрты тварог, ванільны  
цукар, соль, пшанічную  
муку, замяшайце цеста  
і на гадзіну пастаўце яго ў  
халоднае месца. З цеста  
зрабіце праснакі, на сярэ-  
дзіну кожнага пакладзіце  
павідла і сфармуйце піраж-  
кі. Змажце яйкам і пачыце  
у духоўцы.

На 200 г тварагу 250 г  
пшанічной муки, 200 г марга-  
рыну, ванільны цукар, павід-  
ла, адно яйка.

Яйкі павялічваюць аб'ём цеста і ро-  
бяць яго больш пышным. Але яшчэ  
лепш замест яек выкарыстоўваць  
яечныя жаўткі: печыва будзе рассы-  
пістаем і далікатнае.

Мучныя вырабы, прыгатаваныя на  
малаці, смачныя і пахучыя, скарынка  
атрымліваецца бліскучая, прыемнага  
колеру.

Абмінка (непрацяглае прамешван-  
не) цеста садзейнічае лепшаму раз-  
віццю дрожджаў і значна павялічвае  
аб'ём цеста і гатовых вырабаў.



Каб мучныя вырабы мелі больш  
бліскучую паверхню, іх перад выпеч-  
кай трэба змазаць яечнымі жаўткамі  
або збітым яйкам.

# МОДЫ.




Шляпы — прыгоже дапаўненне да віага туалету: канцрасныя або гарманічныя з ім па колеру, у камплекце з адпаведнымі пальчаткамі, шалікам і сумкай яны надаюць элегантнасць жанчыне.

Вельмі важна, каб шляпа была падабрана ў адпаведнасці з тварам, ростам і ўзростам.

Прыгожыя шляпы, якія мы вам пропануем, выкананы з фетру — палі іх спущчаны ўніз або прыўзняты ўверх. Модныя таксама вуалеткі і цюрбаны.

Аздобу да шляп можна мянуть у залежнасці ад колеру віага туалету. Прыгожыя шляпы, па жаданню іх уладальніц, можна насыць таксама і з прыгожымі зашвницамі і калье.



Прыдатны на кожны дзень сарафан з глыбокім выразам і сустрэчнай складкай — мадэль 1. Яго можна насыць з рознымі світарамі і блузкамі. Снураны пояс працягваецца ў шлеўкі, размешчаныя крыху ніжэй таліі.

Камізэлька, якая зашпіляеца на снураныя гузіні і дэнкаратыўныя шнуркі, і спадніца з глыбокай сустрэчнай складкай — мадэль 2.

Зручныя туфлі на нізкім абцасе і тоўстыя панчохі — адноколерныя або стракатыя, якія па тону адпавядаюць адзенню, — неабходная прыналежнасць віага туалету для заняткаў спортом або прагулак сярод асенней прыроды.

гузікаў, са швамі, якія ідуць ад лініі плеч па бюсту і запрашаны з правага боку на спадніцы (мадэль 1); сукенку з падоўжанай талій і сярэднім швом, са злёгку расношанай ад сярэдзіны лініі клубоў уніз спадніцай (мадэль 2); камплект: спадніца з трывма аднабаковымі складнамі, жанет свабоднага крою, без засцежкі і блузка ў палоску (мадэль 3).



Ваша фігура будзе выглядаць больш высокай і стройнай, калі вы падбярэце адпаведны фасон для сукенкі або насцюма. Мы прапануем вам: сукенку крою прынцэс, з глыбонім вострым выразам, наўняром-шаллю і двумя радамі збліжаных

На першай старонцы вокладкі — памочнік майстра Мінскага камвольнага камбінату Земфіра Атрашонак (гл. нарыс А. Уладзіміравай «Расла дзяўчынка на ўкраіне»). Фота В. Ждановіча.

На чацвёртай старонцы вокладкі — «Апошнія асеннія дні». Фотаэцюд А. Станавова.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Т. Ц. ДЗМІТРЫЕВА, М. А. ЖЫДОВІЧ, Р. У. КУДРЭВІЧ, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

АТ 15920. Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісаны да друку 29/X-65 г. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Папера 60×90 $\frac{1}{2}$ . Адрас рэдакцыи: Мінск, Ленінскі праспект, 77.

Тэлефоны: адказн. рэдактара — 6-17-51, адказн. сакратара аддзела прамысловасці — 6-38-14, адзінства сельскай гаспадаркі і культуры — 6-38-24.

Друкарня выдавецтва «Звязда», Мінск, Івана Капкіна, 15.  
Дадатак выкрайка. Тыраж 182295 экз.



74995

